



РАБОТНІЦА  
і СЯЛЯНКА

№ 11 ЛІСТАПАД 1957



## ПЕСНЯ БЕЛАРУСКІХ ДЗЯЎЧАТ

Запляем, падружанькі, заплем,  
Як працуем шчасліва, як жывем,  
Як заўсёды сонейка з вышыні  
Асвятляе радасцю нашы дні.

Гэта вось Кастрычніка светлы час  
Вывеў на дарожаньку з цемры нас:  
Зналі толькі печку мы ды парог,  
А цяпер нам вольныя сто дарог.

Не ад ветру буйнага стогне бор,  
То ўзляцела лётчыца вышай гор,  
То дзяўчына жвавая ды з касой  
Правяла палеткамі трактар свой.

Даў нам фарбы новыя новы свет,  
Вышиваем Леніна мы партрэт,  
Вышиваем светлуу з мар кайму,  
У справах жыць жадаем мы век яму.

Словы Алеся АСТАПЕНКІ

Музыка Я. КУЗНЯЦОВА.

## Партыя вядзе нас уперад

Надоўга застануцца ў памяці совецкіх людзей хвалючыя дні сёлетній восені — дні падрыхтоўкі і святкавання саракагодзя Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі. У гэтых знамянальных дні наша краіна падвяла вынікі свайго развіцця за чатыры дзесяцігоддзі. Яны здзівілі свет сваёй веліччу.

Будучыя гісторыкі, вывучаючы летапіс нашай ге-роікі, знайдуць у ім шмат сладкіх старонак аб працоўных подзвігах і геральчных здзяйсненнях.

4 кастрычніка совецкія вучоныя, інжынеры, тэхнікі і рабочыя ажыццяўлі смелую мару чалавецтва — запусцілі першы штучны спадарожнік Зямлі. Адкрылася новая эра ў гісторыі сусветнай навукі. Запуск штучнага спадарожніка стаў магчымым толькі дзякуючы велізарным поспехам нашай краіны ў эканомічным і культурным развіцці, дзякуючы таму, што за гады совецкай улады наша вялікая Радзіма сямімільнымі крокамі рушыла ўперад, ператварылася ў магутную індустрыяльную дзяржаву. Праз 30 дзён заскочыцца свет быў узрушены яшчэ адной падзеяй — запускам другога штучнага спадарожніка Зямлі, больш дасканалага, чым першы. Гэта быў цудоўны падарунак вучоных Вялікаму Кастрычніку, які адкрыў перад совецкай навукай велізарныя магчымасці развіцця і прагрэсу.

Сорак год таму назад наш народ разбіў аковы капитализма і вызваліўся ад уціску і эксплуатацыі. Выпрастаўшы свае магутныя плечы, народ-асілак стаў гаспадаром свайго жыцця, свайго лёсу.

Правадыром, натхнільнікам і арганізаторам першай у сэвеце соцыялістычнай дзяржавы з'яўляецца вялікая Комуністычная партыя, створаная найвялікшым теніем чалавецтва — Владзімірам Ільічом Ленінім.

Пройдуць тысячагоддзі, а ўдзячнае чалавецтва не забудзе свайго правадыра, які ўсё сваё жыццё аддаў настоўнай барацьбе за шчасце чалавецтва, за перамогу вялікіх, светлых ідэалаў.

У перадсвяточныя дні ў газетах, часопісах, парады ўступалі старыя большэвікі з успамінамі аб Ільічу. Усе мы, совецкія людзі, слухалі і чыталі гэтыя успаміны з велізарнай цікавасцю і хваляваннем. Перад намі паўставаў жывы Ільіч — чалавек тытанічнай сілы, абаяльны, скромны, родны; чалавек, якому мы абавязаны ўсім сваім жыццём. І на самай справе, кім быў-бы кожны з нас, простых совецкіх людзей, як-бы склаўся наш лёс, калі-б не Вялікі Кастрычнік? Адказаць на гэтае пытанне вельмі лёгка. Усе мы падзялілі-б лёс мільёнаў абяздоленых і бясправных працоўных капіталістычных краін.

Тысячы і сотні тысяч бясстрашных рэволюцыйнераў аддалі сваё жыццё за перамогу Вялікага Кастрычніка, за шчасце простых людзей.

Шчасце! Што такое шчасце для совецкіх людзей? Гэта, перш за ўсё, наш грамадскі лад, які знішчыў эксплуатацыю чалавека чалавекам, ліквідаваў бесправаўе, даў права на працу, адукацыю, забяспечаную старасцю. Шчасце — гэта ператварэнне ў жыццё наших мар і надзеяў. Шчасце — гэта клопаты краіны аб дзесяцях. Гэта мір і дружба паміж народамі. Людзі

Совецкай краіны поўнасцю валодаюць гэтым вялікім часцем.

Напярэдадні свята, 6 лістапада, у Маскве адбылася юбілейная сесія Вярхоўнага Савета СССР, прысвечаная 40-годдзю Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі. У рабоце сесіі прыняло ўдзел звыш 10 тысяч чалавек — рабочыя і работніцы маскоўскіх прадпрыемстваў, калгаснікі, прадстаўнікі інтэлігенцыі, воіны Совецкай Арміі, удзельнікі кастрычніцкага штурму. Сярод гасцей былі нашы дарагія госці — прадстаўнікі больш 60 зарубежных краін, якія прыехалі ў Москву на юбілейную ўрачыстасць.

На сесіі з дакладам «40 год Вялікай Кастрычніцкай соцыялістычнай рэволюцыі» выступіў Першы сакратар ЦК КПСС Н. С. Хрущоў. У гэтым дакладзе былі падведзены велічныя вынікі барацьбы і перамог нашай краіны за сорак год Совецкай улады, намечаны перспектывы далейшага комуністычнага будаўніцтва.

Гарачы водгук у сэрцах совецкіх людзей супстрэў Зварот Вярхоўнага Савета СССР да народаў Совецкага Саюза. У адказ на гэты Зварот па ўсёй краіне разгортваецца соцыялістычнае спаборніцтва за датэрміновае выкананне гадавога плана, за далейшае ўмацаванне магутнасці нашай вялікай Радзімы.

Сорак год таму назад першым законадаўчым актом совецкай улады быў гістарычны Дэкрэт аб міры, падпісаны Владзімірам Ільічом Ленінім. Ноўым дэкрэтам аб міры назвалі нашы сябры за рубяжом Зварот Вярхоўнага Савета СССР да ўсіх працоўных, палітычных і грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі і культуры, парламентаў і ўрадаў ўсіх краін. Вярхоўны Совет заклікае ўсіх людзей добрай волі настойліва змагацца за мірнае суіснаванне дзяржаваў з розным грамадскім ладам і за міжнароднае супрацоўніцтва, дабіцца ўсеагульнага скарачэння ўзбраенняў і ўзброеных сіл, забароны атамнай і вадароднай зброі, дабіцца згоды аб неадкладным спыненні выпрабаванняў атамнай і вадароднай зброі, стварыць сістэму калектыўнай бяспекі ў Еўропе і ў Азіі, усімерна развіваць эканамічныя і культурныя сувязі, умацоўваць давер'е паміж народамі.

Справа міру ў руках саміх народаў! Вялікая Кастрычніцкая соцыялістычнае рэволюцыя — найвялікшая падзея ў жыцці ўсіх народаў. Вось чаму саракагодзэ Кастрычніка ўрачыста святкавалася ва ўсім сэвеце. Гэта была хвалючая дэмансстрацыя любvi і адданасці працоўных да нашай краіны — светача міру і дружбы народаў.

Неапісальнай была радасць беларускага народа ў святочныя дні. Весяліўся кожны дом, кожная сям'я. Радасць бурліла ў песнях, у танцах, а яшчэ больш у нашых сэрцах.

З новымі сіламі і энергіяй уступіў наш народ у пятую дзесяцігоддзе існавання Совецкай дзяржавы. Ён упэўнены ў сваёй светлай будучыні, поўны рашучасці яшчэ больш умацоўваць сваю вялікую Радзіму, змагацца за мір ва ўсім сэвеце.

Вядзі нас, родная партыя, наперад — да новых перамог, да комунізма!

**П**А-РОЗНАМУ складаецца людское жыццё. Толькі ў кожнага, бадай, бывае такая хвіліна ці нейкі прамежак часу, калі чалавек правярае сваю годнасць, задумваеца над тым, што ён зрабіў у імя светлай, радасной будучыні, ці вытрымаў усе выпрабаванні, ці знайшоў у сабе сілы ісці наперад, не заблытаўшыся ў жыццёвых віхурах...

Аляксандра Іванаўна Федасюк — жанчына з пасівелымі скронямі і многімі неймаверна цяжкімі гадамі, пражытымі ў падполлі, — да драбніц памятае выпрабаванні, што выпалі на яе долю.

У дваццатыя гады на Кобрыншчыне, як і па ўсёй Заходній Беларусі, нахабна «ўсталёўваўся» акупацыйны рэжым польскіх паноў. Фанаабэртыстая шляхта да хрыпатаў крычала аб вялікай Польшчы, хоць краіна задыхалася ад інфляцыі. У беларускіх вёсках з'явіліся асаднікі. Зямлю захоплівалі памешчыкі. Над людзьмі панавала знявага, і яны ўпадалі ў роспач. Але дзесяці у гушчыні народнай нараджаліся сілы, гатовыя змагацца за будучыню, за светлае жыццё; згуртоўвала свае рады, разгортвала дзейнасць Комуністычнай партыі Заходній Беларусі.

У Палітычах, кілометры саstry ад вёскі Андронава, дзе пражывала Саня, хтосьці ноччу расклей лістоўкі; у Ліцвінках жандары шукалі комуністаў; у Кобрыні не аднойчы быў вывешаны чырвоны сцяг. Падпольшчыкі прыглядаліся да людзей, адбіралі надзейных і ўцягвалі ў барацьбу. Хутка яны запрасілі і Саню на сходку — першую падпольную сходку ў яе будучым вялікім рэволюцыйным жыцці.

З гэтай сходкі Саню нібы падмнілі. У вачах зник смутак, і яны свяціліся ціхай радасцю ад усвядмлення того, што і батрачка — чалавек, што ў яе ёсьць аднадумцы па барацьбе, вялікая мэта ў жыцці.

І вось надышоў дзень, да якога так рыхталася Саня, — Першое мая 1925 года. З раніцы хмурнела, накрапіваў дождькі. Апоўдні выглянула сонейка, нібы вітаючы людзей. Заблішчэлі мокрыя дахі, маладзенькая травіца. Як і дамовіліся, к 12 гадзініне дня ўсе падышлі да базарнай плошчы горада. Раптам над натоўпам узняўся чалавек і зычна крикнуў:

— Няхай жыве Першое мая! Усе ў шарэнгу, таварышы!

Над людской грамадой затрапітаў у паветры сцяг, запалымнені на сонцы. На грудзях у дэмантрантаў з'явіліся чырвоныя банты. Нехта зачягнуў «Варшавянку».



## ПРАЗ УСЁ ЖЫЩЁ

Песню падхапілі, і яна залунала над Кобрынам. Калона дэмантрантаў, чалавек у шэсцьсот, націравалася праз горад да турмы, дзе пакутавалі палітычныя зняволенныя. Пачаўся мітынг. І толькі праз нейкі час ачуняла гарадская паліцыя. На дэмантрантаў наляцеў эскадрон коннай жандармерыі. Людзей пачалі таптаць, біць прыкладамі і гумавымі дубінкамі. Завязалася бойка. І толькі па камандзе: «Таварышы, разыходзьцеся!» — дэмантранты рассеяліся па дварах. Так Аляксандра Федасюк, якой ішоў тады дваццаць першы год, атрымала баявое хрышчэнне. Неўзабаве яна была прынята ў рады партыі комуністаў.

Хто зазнаў падполле, той ведае, што значыць чакаць першага арышту. Чалавек думае, ці знойдзе ў сабе сілы перанесці знявагу і катаванні, ці ўстаіць перад ворагам, ці застанецца верным вялікай справе. І Саня знайшла такія сілы.

Раз'юшаны афіцэр ахранкі дзівіўся ўпартасці, з якой кволая дзяўчына адмаўлялася ад выстаўленых абвінавачванняў. Яе волю не зламалі ні катаванні, ні адзіночка ў турме. Дапамагалі і аднавяскоўцы. Набожныя суседзі пад прысягай адмаўлялі ўсё тое, што ведалі пра рэволюцыйную дзейнасць

Сані. Яны-ж паміж сабою сабралі і ўнеслі за Саню залог у пяцьсот злотых. Гэта была першая падзяка народа сваёй дачцэ-змагару.

І Саня зноў сярод сяброў. Парцыйная арганізацыя вырашила правесці масоўку і дэманстрацыю ў гонар 10-й гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Выступіць з працавай даручылі Сані. Адчуваючы, што гэта не застанецца таямніцай для акупацыйных улад, яна рыхтавалася да новых выпрабаванняў.

... Такой вялікай людской грамады ніколі не бачыў Ліцвінкаўскі лес. На масоўку сабралася чалавек з пяцьсот жыхароў навакольных вёсак. Глуха шумеў бор, нібы ў тон людскому настрою. Заціснуўшы ў руцэ касынку, Саня стаяла на пні і гаварыла. Ад шчаславага хвалявання яна, здаецца, стала яшчэ больш юной і прыгожай.

— Памятайце, таварышы, што на Усходзе жывуць свабодныя нашы браты, што наша месца — разам з імі, — разносіця па лесе яе голас.

Праз некалькі дзён на вёску наскочыла ахранка, але Сані ўжо не было ў гэтых краях. Па ращэнню партыі яна працавала ў Брэсцкім падполлі.

У 1928 годзе партыя рыхтавалася да свайго першага з'езду на тэрыторыі Совецкай Беларусі. Ніходжанымі сцежкамі правялі людзі на з'езд дэлегатаў ад брэсцкіх комуністаў — Аляксандру Федасюку. І калі яна, усхваляваная, з'явілася сярод таварышаў па барацьбе, усе міжволі здзівіліся яе юнацкаму выглядзу. Здаецца, прыйшла яна не з цяжкага, поўнага небяспекі падполля, а прыгода з суседнім вёскі.

— Нібы зязюлька з роднага краю прыляцела, — у захапленні прамовіў хтосьці з прысутных.

Усе волескамі падтрималі трапнае слова. Так і засталася гэтая мянушка за Саній, так і ведалі яе ў партыйным падполлі.

З новым заданнем вярнулася Федасюк у Заходнюю Беларусь. На гэты раз партыя накіравала яе на комсамольскую работу. «Зязюлька» зацвярджаецца членам сакратарыята Цэнтральнага Камітэта комсамола Заходній Беларусі.

Беласток, Гродна, Вільнюс, сустрэчы з моладдзю, інструктаванне комсамольскіх камітэтаў, карпатлівая работа па згуртаванню моладзі вакол Комуністычнай партыі. Так праходзілі гады без пэўнага месца жыхарства, без звычайных радасцей чалавечага жыцця. Усё яно, дзень за днём, хвіліна за хвілінай, было аддадзена вялі-

кай справе змагання за народнае часце.

А тут і правал: ахранка схапіла «Зязюльку» ў Варшаве. Паліцэйскія былі ў захапленні. Суд вырашылі правесці ў Брэсце, адкрытым. Трэба было правучыць і астатніх хлопаў, каб не бунтавалі супроць санацыі. Але дзе знойдзеш улікі? І прыпомнілі Федасюк прамову на маёўцы ў Ліцвінках. Але мясцовы здраднік, які данёс на Аляксандру ў ахранку, цяпер адмовіўся з'явіцца на суд: аднавяскоўцы, даведаўшыся аб усім, так яму «аддзякавалі», што ён ледзь жывым застаўся. Усё-ж «Зязюлька» адседзела два гады ў каземаце.

І зноў дарогі, далёкія і блізкія, па мястэчках і журботных беларускіх вёсках.

У верасні тысяча дзесяцьсот трыццаць дзесятага года Аляксандра Іванаўна разам з групай таварышаў пакідала палающую Варшаву. Шлях ляжаў на Усход, наступстрач Чырвонай Арміі.

Сустрэўшы першага чырвонаармейца, Аляксандра плакала шчырымі слязмі радасці. Збылася яе запаветная мара, за якую яна перанесла столькі пакут. Яе родны беларускі народ уз'еднаўся ў адзінай сям'і. Новы вецер веяў над вызваленым краем.

— Ты ўсё жыццё змагалася за нашу свабоду, табе мы давяра-

ем, — сказаі землякі, запрашачуы Аляксандру Федасюк узначаліць сялянскі камітэт па падзелу памешчыцкай зямлі. Яны-ж абрали яе депутатам на народны сход у Беластоку, які вырашыў лёс заходніх абласцей Беларусі.

— У адзінную сям'ю з братамі-беларусамі, з усім рускім народам! — прагучэў голас Аляксандры Іванаўны з вялікай трывалынай ў Крэмлёўскім палацы, на сесіі Вярхоўнага Совета СССР, якая вырашила пытанне аб уз'еднанні Захадній Беларусі з Советскай Беларуссю.

Але зноў неба Радзімы завалаклося дымам пажараў. Пачалася другая сусветная вайна. Давялося накіравацца ў тыл. І хоць Аляксандра Іванаўна і тут была на адказнай працы, ды хіба магла яна спакойна глядзець, як вораг руйнаваў родную Беларусь? Яна настойліва просіць ЦК КП Беларусі накіраваць яе ў тыл ворага. Урэшце яе просьбу задаволілі і зацвердзілі сакратаром падпольнага райкома партыі.

У Кобрынскім, Антопальскім і Дзівінскім раёнах не было вёскі, дзе-б людзі не слухалі пальмянага агітатора — Аляксандру Федасюк. Яны верылі жанчыне з мужчынным тварам і аўтаматам за плячыма, бо ведалі, што з ёю заўсёды жыла праўда, светлая надзея на лепшае, і ўзнімаліся на бараць

бу, ішлі ў партызанскае атрады. А калі перамога прыйшла, Аляксандра Іванаўна, адказны партыйны работнік, узялася за аднаўленне разбуранай гаспадаркі.

Гады бяруць сваё. Не-не, ды з'явіцца яшчэ адна маршчынка на твары, як прыкмета няўмольнага часу. Але сэрца не хоча развітвацца з марай змагароў — заўсёды быць уперадзе, у першай шарэнзе барацьбітоў за светлае заўтра.

У гэтым годзе Цэнтральны Камітэт ЛКСМ Беларусі запрасіў Аляксандру Іванаўну на першы Усебеларускі фестываль моладзі. У парку імя Чэлюскінцаў, каля імправізаваных партызанскіх шалашоў, праходзіла сустрэча былых падпольшчыкаў, партызан з моладдзю. Аляксандра Іванаўна крыху спазнілася і падыходзіла ўжо да ярка палаўшага кастра. Присутныя ўважліва слухалі выступленне мужчыны. Раптам ён, убачыўшы на алеі жанчыну, распуштухаў натоўп і рушыў ёй насустроч.

— Мае маладыя сябры, — узрушана прамовіў ён, падводзячы жанчыну пад руку. — Вы-ж не ведаеце хто гэта! Гэта-ж наша зязюлька. Зязюлька-падпольшчыца! Праз усё сваё герайчнае жыццё яна пранесла светлуую веру ў чалавечую праўду. Няхай-жа яна вам пра гэта і раскажа.

А. ТОУСЦІК



«Да партызан за дапамогай» — так назвала беларуская мастачка Валерый Жоўтан сваю новую карціну. Ці трэба тлумачыць змест яе? Здаецца, не трэба. Карціна чытаецца сама і не толькі чытаецца, але і глыбока хвалюе гледача, нават вельмі далёкага ад выяўленчага мастацтва.

Той, хто перажыў жудасныя гады фашистской няволі, ніколі не забудзе, як шукалі прытулку і дапамогі сотні тысяч бяздомных і асірацелых дзяцей.

Прыгледзіцесь да гэтых, таніх не па-дзяцінаму суроўых тварынаў. На іх вы не ўбачыце ні слёз, ні адчаю: гора пакінула на іх адбітан суроўай недзяцінай мужнасці.


На такія дзіцячыя твары нельга роўнадушна глядзець да-росламу чалавеку. Мусіць, таму такі боль адбіўся ў вачах партызанскага камандзіра, да якога прыйшлі прасіць дапамогі гэтыя дзеці. Можа і яго сынок з дачушкай вось гэтак-жэ блукаюць дзе па свеце, шукаючы дапамогі... і будзе вялікае шчасце, калі іх блуканні выведуць іх на партызансскую сцежку. А што з імі здарыцца, калі яны не знойдуть яе?..

Мусіць, гэтыя думкі і адчуванні агарнулі і старога дзеда-партызана. «Эх, дзеці, дзеці... Ці такім павінна быць ваша ма-ленства?..» Такі, здаецца, выраз не толькі яго твару, а і ўсяго аблічча.

...Мы залячылі раны вайны. На тварах нашых дзяцей зараз цвітуць шчаслівия ўсмешкі. Ноччу ім сняцца бестурботныя сны...

«Памятайце і не забывайце! — такой няўмольнай да людзей была вайна... Ахоўвайце спакойны сон і шчаслівы смех дзяцей. Абараняйце мір!»

Так трэба чытаць карціну Валерыі Жоўтана, напісаную з вялікім сардэчным хваляваннем.



У гэтым новым 143-кватэрным доме живуць тыя, хто працуе на заводе.

раецца ў шаўковыя ніткі. На машине дзесяткі верацён. Патрэбны спрытныя рукі, каб з усімі ўправіцца, не дапусціць прастою, зберагчы кволую нітку ад парываў. На падмосцях машины працуе стройная дзяўчына з чорнымі, бы спелыя вішні, вачымі.

— Сёння і пра вас напісана ў шматтыражцы,—гаво-

рыць рэдактар і працягвае ёй газету.

— Няўжо ў чым правінілася? — трывожна пытае дзяўчына.

— А вы прачытаіце.

Прадзільшчыца хутка працягае вачымі па газетных радках, і на яе твары з'яўляецца ўсмешка.

— Гэта ўжо занадта, — з радасным хваліваннем гаворыць яна.

Вера Сіпайла прыйшла ў прадзільны цех, скончышы школу фабрычна-заводскага навучання, якая рыхтуе кадры для асноўных цэхаў прадпрыемства. Спачатку не шанавала ёй за прадзільны машынай: не ладзілася з цэнтраваннем варонак, з запраўкаю нітак. Яна нервавалася, перажывала, а прасіць дапамогі саромелася. Тым часам шэфства над маладой работніцай узяла спрактыкаваная прадзільшчыца Паліна Аўтушэнка, якая працевала на суседній машыні. Выбраўшы вольную хвілінку, Паліна падыходзіла да Веры і цярпіла вучыла, як арганізуваць рабоче месца і час, як дабівацца ліквідацыі браку і зніжэння адыходаў. Вытворчыя справы ў Веры пайшли ў гару.

— Давай разам будзем вучыцца, — прапанавала Паліна. — Я скончу вячэрнюю школу і буду рыхтавацца на завочнае аддзяленне Маскоўскага тэктывічнага інстытута. Хачу быць інженерам-тэхнолагам.

Так завязалася дружба,

Калі ў акно невялікага рэдакцыйнага пакоя пачаў праўіцаца скупы восеньскі золак, Ніна Наумайна Катлярова ўзяла некалькі стосікаў свежага нумара газеты для ранішніх змен і праз прахадную будку выйшла на заводскі двор. Абапал алеі на халодным ветры звінела барвовае лісце таполяў, напамінаючы аб хуткім надыходзе зімы. Скрозь ранішнюю смугу паволі выступалі абрисы велізарных карпусоў. У неба ўзнімаліся трубы цеплаэлектрацэнтралі.

Колькі разоў з пачкай газет або блакнотам у руках праходзіла Ніна Наумайна па цэхах. Імклівай чарадой бягучы дні стваральнай працы. І кожны прыносіць што-небудзь новае. Нядайна ўступіла ў строй другая чарга завода. Па сутнасці, гэта другі завод з вялізнымі карпусамі, удасканаленымі машынамі, навейшай тэхнолагіяй. У магазінах стала

больш шаўковых сукенак, кашуль, джэмпероў і рознай іншай вопраткі. Поўфабрыкаты для іх вырабу дae Магілёўскі завод штучнага валакна. Уступіў у строй і цэлафанавы цех. Яго прадукцыю ахвотна бяруць і трыватажныя і харчовыя прадпрыемствы. У прыгожую і моцную абалонку з цэлафану загортваюцца капрон і гальштукі, цукеркі і пячэнне.

А колькі адбылося менш прыкметных, але знамяшанльных падзеяў, у якіх, нібы сонца ў краплях ранішніх расінак, адлюстроўваецца кіпуче жыщё вялікага заводскага калектыву.

Рэдактар шматтыражкі падыходзіць да адной з прадзільных машын, дзе нараджаецца штучнае валакно. Вязкая бясформенная маса, здабытая з дапамогай хімічнага разлажэння цэлюлозы, праходзячы праз шматлікія адтуліны, ператва-



Надзея Логінава зусім яшчэ маладая, але працуе ўжо начальнікам змены бабінажнага цэха.—Добра ў цябе выходзіць, — гаворыць яна практыкантцы Ніне Зайцевай.

заснаваная на агульных ма-  
рах, агульных імкненнях.

І вось у сёняшнім ну-  
мары газеты ўпрымлім сло-  
вам адзначаны поспехі пра-  
дзільшчыцы Веры Сіпайла і  
бескарыйсція дапамога яе  
сябройкі.

«Што ведаеш сам, пера-  
давай другому!» — стала дэ-  
візам на заводзе.

Многія маладыя работніцы  
бабінажнага цэха шчыра  
ўдзічны начальніку змены  
Надзея Нікалаеўне Логіна-  
вай за тое, што атрымалі  
добрую кваліфікацыю, набы-  
лі практичныя вопыты. Ды і  
не толькі за гэта. З яе дапамогай яны набылі якасці,  
уласцівия перадавому со-  
вецкаму рабочаму: дзяржаў-  
ны, соцыялістычны падыход  
да любой справы. Добра сум-  
леннасць у рабоце — першае,  
што патрабуе Надзея Ні-  
калаеўна. Адна з маладых  
работніц пры перамотцы  
шашковай ніткі на бабіны  
дала за змену вялікую коль-  
касць адыходаў. Пасля рабо-  
ты Надзея Нікалаеўна склі-  
кала работніц у чырвоны  
куток, папрасіла ўзяць алоў-  
кі і паперу.

— Давайце падлічым,  
колькі панchoх недададуць  
трыкатажныя фабрыкі, калі  
кожная з бабінажніц павя-  
лічыць за змену выхад адыхо-  
даў толькі на адзін грам.

Атрымалася ўнушальная  
лічба — некалькі дзесяткаў  
пар.

— А за год? — запытала  
Надзея Нікалаеўна ў той,  
што нарабіла сёня браку.

У бок бракароба накірава-  
ліся дакорлівые позіркі рабо-  
тніц. Бабінажніца пачы-  
ванела, апусціла вочы.

Гутарка пакінула глыбо-  
кі след. Працэкт адыходаў  
у змене рэзка знізіўся...

— Вось і задаволілі ва-  
шу просьбу. Надрукавалі ў  
газете матэрыял у дапамогу  
агітатарам пад рубрикай  
«Гэта даў нам Вялікі Ка-  
стрычнік», — гаворыць рэ-  
дактар шматтыражкі, пады-  
ходзячы да памочніка май-

стра Мар'і Кірылаўны Кава-  
лёвой.

— Не ведаю, як і дзяка-  
ваць, — адказвае Кавалёва,  
беражкліва складаючы газеты  
аркуш. — Сёня-ж пра-  
вяду гутарку на гэтую тэму.

У камплекце Мар'і Кіры-  
лаўны 16 чалавек. Добра спаяны калектыв, дружная сям'я. Яны і ў кіно разам  
ходзяць, і ў тэатр. Спада-  
баецца каму якая-небудзь  
кніга — і пераходзіць яна  
з рук у руки, пакуль усе не  
прачытаюць. А потым разам  
аўміркоўваюць.

Любяць работніцы паслу-  
хаць гутарку свайго агітата-  
ра. Мар'я Кірылаўна добра  
ведае свой завод, яго гісто-  
рию, сама прайшла ўесь  
ніялікі шлях пасляваенна-  
га аднаўлення прадпрыем-  
ства, атрымала тут спе-  
цыяльнасць, у партыю ўступ-  
іла. І шаснаццаць пар вачэй  
з павагай глядзяць на свайго  
агітатора. Уважліва слу-  
хаюць бабінажніцы захап-  
ляючыя расказ Мар'і Кіры-  
лаўны.

Штучны шоўк... Са звы-  
чайнай драўніны вырабляец-  
ца асноўная сырэвіна —  
цэлюлоза. Яе апрацоўваюць  
хімічным спосабам з дапамо-  
гай найлепшай айчыннай  
тэхнікі. Прыгожая і моцная  
шашковая нітка не ўступае  
натуральнаму шоўку. У да-  
рэволюцыйнай РСФСР была  
невядома вытворчасць штуч-  
нага валакна. Яна нарадзі-  
лася ў гады соцыялістыч-  
нага будаўніцтва. Дзеци-  
шчам першай пяцігодкі з'яў-  
ляецца і Магілёўскі завод  
штучнага валакна. Тут пра-  
цуе нямана тых, хто ў со-  
нечную раніцу Першамая  
1929 года клаў першыя ка-  
мenni ў падмуркі прадпрыемства,

хто ў святочны дзень  
7 лістапада 1930 года  
ўдзельнічаў у пуску прад-  
прыемства. Сярод іх пава-  
жаныя ўсімі ветэраны заво-  
да: работніца аддзела тэх-  
нічнага кантролю дэпутат  
Вярховнага Совета СССР  
Серафіма Грыгор'еўна Ка-



У прадзільным цэху  
пачынаецца жыццё  
ніткі штучнага валак-  
на. На здымку: Аль-  
біна Індзюкова за-  
прауляе шаўковую  
нітку.



Ніна Маслянкова — адна з  
лепшых работніц аддзелач-  
нага цэха. Працуе на  
цэнтрафугальнай машине,  
яна выконвае норму на  
150 прац.

валёва, начальнік сартыро-  
вачнага цэха Лія Уладзімі-  
раўна Бейленсон. 27 год та-  
му назад яны прымалі пер-  
шую шашковую нітку з пра-  
дзільнай машыны.

Фашысцкія захопнікі  
ўшчэнт зруйнавалі завод.  
Але тысячы пар працевітых  
рук з энтузіазмам узяліся  
за яго аднаўленне. І родны  
 завод вырас з попелу, нібы  
казачная птушка фенікс, стаў  
яшчэ прыгажэй, яшчэ магут-  
ней. На вялікіх абшарах рас-  
кінуліся яго карпусы і пад-  
собныя будынкі.

— Цудоўны завод, слаў-  
ныя працуяць на ім лю-  
дзі, — з захапленнем гава-  
рылі нашы кітайскія і ка-  
рэйскія сябры, якія прыяз-  
джалі сюды знаёміца з тэх-  
нічнай вытворчасці штуч-  
нага валакна.

А колькі робіцца на заво-  
дзе для добраўбыту яго пра-  
цаўнікоў. Шматпаварховыя  
жылыя дамы, пабудаваныя  
для рабочых, інженерна-  
тэхнічных работнікаў і слу-  
жачых прадпрыемства,  
упрыгожваюць цэнтральныя  
вуліцы Магілёва. Вырасла  
некалькі новых рабочых па-  
сёлкаў. Нядайна справілі  
новаселле брыгадзір тэк-

стыльнага корпуса Пётр  
Паўлаў і яго жонка Іна —  
памочнік майстра бабінажнага  
цэха. Больш ста сем'яў уся-  
ліліся сёлета ў новыя доб-  
раўпарадкаваныя кватэры.  
Жылы фонд завода стаў  
амаль у пяць разоў больш  
даваеннага. А ў шостай пя-  
цігодцы калектыв завода  
атрымае яшчэ 46 тысяч  
квадратных метраў жылля.  
Узводзяцца новыя шматквар-  
тэрныя дамы. Цэлы наслак  
будуеца па метаду гаркаў-  
чан самімі рабочымі пры да-  
памозе прадпрыемства.

На заводзе пабудаваны  
дзіцячыя сады і яслі, вялікі  
бальнічны гарадок. Хутка  
калектыв прадпрыемства  
атрымае цудоўны па архі-  
тэктуры Палац культуры.

Ля галоўнага ўваходу на  
 завод узвышаецца дарагая і  
родная кожнаму працоўнаму  
чалавеку постаць Леніна.

І кожны дзень, рана і  
увечары, праходзяць міма ве-  
лічнай бронзавай фігуры  
Леніна тысячы радавых со-  
вецкіх людзей, якія сваёй  
самаадданай працай пера-  
твараюць у жыццё вялікія  
ленінскія запаветы.


Я. ТАРАСАУ.



Ніна Катлярова — рэдактар заводской  
шматтыражкі — чытае з машины  
свежы нумар газеты.



Рабочыя завода па прыкладу гарнаў-  
чан пабудавалі 16 чатырохкватэрных  
дамоў. На здымку: В. Башкірава і М.  
Рабчанка на будаўніцтве свайго дома.



Нядайна пры заводзе адкрыўся яшчэ  
адзін дзіцячы сад. На здымку: дзеці  
за гульнёй.  
Фото П. Нікіціна.

# Гэта не казка

4 КАСТРЫЧНИКА 1957  
года ўйдзе ў гісторыю сусветнай навукі, як дзень першага пранінення чалавека ў міжпланетную простору, дзень ажыццяўлення самых адважных навуковых мар! Ідэй, дзень трывумфу прагрэсіі науки і соціялістычнай науки.

У гэты дзень была практычна ажыццёлена адна з ідэй заснавальніка навукі аб міжпланетных пералётах, вялікага рускага вучонага К. Э. Цыялкоўскага — запушчаны першы ў свеце штучны спадарожнік Зямлі, новае, створанае рукамі совецкіх вучоных, інжынероў і рабочых нябеснае цела, якое, падобна Месяцу, абарачаецца вакол нашай планеты.

Не выпадкова радзімай першага штучнага нябеснага цела таксама як многіх найвялікшых адкрыццяў сучаснасці, з'яўляеца наша краіна — першая ў свеце краіна соціялізма. Не выпадкова імемна нашым совецкім вучоным належыць гонар стварэння першага рэактыўнага рухавіка, першай атамнай электрастанцыі, першага пасажырскага рэактыўнага самалёта, рады іншых адкрыццяў і вынаходак, накіраваных на карысць усяго чалавецтва. Гэта адлюстроўвае прынцыпавыя адрозненні і перавагі новага, соціялістычнага ладу ў паруцінні з капіталістычным.

Спадарожнік мае форму шара дыяметрам 53 см, вагой 83,5 кг і рухаецца на вышыні каля 900 км з хуткасцю

8 км/сек., або каля 29 тысяч кілометраў у гадзіну. Вакол Зямлі ён аблітае за 1 гадзіну 36,5 мінuty. У яго корпусе 2 радыёстанцыі, якія перадавалі на ультракароткіх хвалах радыёсігналы.

Совецкім канструктарам і інжынерам давялося вырашыць вялікую колькасць праблем, якія забяспечылі не толькі магчымасць запуску спадарожніка, але і зрабілі рэальный далейшае праніненне чалавека ў космас. Недалёка той час, калі першы касмічны карабль дасягнуў Месяца і бліжэйшых наших суседзяў па сонечнай сістэме — Марса і Венеры.

Чаму гэта стала рэальным? Таму, што сучаснай тэхніцы ўдалося пераадолець адну з найбольш магутных сіл прыроды — сілу прыцяжэння, або ў дастасаванні да Зямлі — сілу цяжару. Гэта сіла перашкаджала доўгі час ажыццяўленню ідэі аб міжпланетных палётах.

Якім-жа чынам удалося яе перамагчы?

Прынцыпова неабходна пабудаваць магутны рухавік такой пад'ёмнай сілы, якая-б перавышала сілу цяжару. Гэта задача часткова была ўжо вырашана. Звычайнай вінтавыя самалёты развіваюць з дапамогай матораў такую пад'ёмную сілу, якая даўляе ім свабодна лятаць у межах вышыні да 10—12 км. Аднак, на вялікіх вышынях разрэджаны газ ужо не можа падтрымліваць самалёт. Ва ўмовах разрэджанай атмасфэры і беспаветранай просторы неабходную для руху сілу можа стварыць толькі рэактыўны рухавік.

Аказалася, што ракеты, якія не маюць крылляў, могуць свабодна манеўраваць у высокіх слаях газавай абалонкі Зямлі. Тлумачыцца гэта тым, што ракета пры вялікіх хуткасцях палёту развівае цэнтрабежную сілу якая імкненца адарваць яе ад Зямлі. Калі цэнтрабежная сіла больш сілы цяжару, ракета будзе аддаляцца ад зямной паверхні, калі менш — набліжацца да яе. Што-ж адбудзеца, калі надаць ракете такую хуткасць, пры якой цэнтрабежная сіла будзе роў-

най сіле цяжару? У гэтым выпадку ракета пачне апісваць вакол Зямлі акружнасці, праносячыся з велізарнай хуткасцю прыкладна на адной і той-же вышыні над яе паверхні. Калі на гэтай вышыні ўжо няма атмасфэры або яна настолькі разрэджана, што не аказвае прыкметнага тармажэння, то можна выключыць рухавік, і ракета па інерцыі пачне працяглы час абарачацца вакол Зямлі, г. зн. ператворыцца ў яе штучны спадарожнік.


Аднак хуткасць, пры якой магчыма ператварэнне ракеты ў штучны спадарожнік, велізарная. У залежнасці ад вышыні, на якой ён павінен абарачацца, яна тэарэтычна змяніяецца ад 7,9 км/сек. каля паверхні зямлі да 7,4 км у секунду на вышыні ў 1 000 км, або ад 28 440 да 26 600 км у гадзіну. Каб уявіць сабе, наколькі вялікі гэта хуткасць, даволі ўспомніць, што хуткасць распаўсюджвання гуку складае ўсяго 0,3 км

у секунду, або 1 080 км/гадз. і што максімальная хуткасць, дасягнутая цяпер рэактыўнымі самалётамі, не перавышае 1200—1500 км/гадз., г. зн. для таго, каб ракета стала штучным спадарожнікам, яна павінна развіць хуткасць прыкладна ў 20 раз большую, чым хуткасць самага дасканала сучаснага рэактыўнага самалёта.

Як надаць ракете такую хуткасць?

Гэта задача была паспяхова вырашана совецкімі вучонымі і інжынерамі. Яны стварылі кіруемую па радыё шматступенчатую трансантынентальную балістычную ракету, якая падымаецца на вышыню да 1 000 км і пры зніжэнні дасягае любога пункта зямнога шара, у які была нацэлена. З'яўляючыся магутнейшай баявой зброяй, гэта ракета адначасова вырашила асноўную праблему стварэння штучных спадарожнікаў.

Запушчаны 4 кастрычніка штучны спадарожнік — толь-



Першы штучны спадарожнік Зямлі (спадарожнік паказан на падстаўцы).

кі першы разведчык таямніц паветранага акіяна. Яго раздёрапатура дазвале сачыць за яго рухам нават пры адсутнасці непасрэднай бачы- масці.

З-га лістапада ў Совецкім Саюзе зроблен запуск другога штучнага спадарожніка Зямлі, які з'яўляецца апошнім ступенем ракеты-носібіта з размешчанымі ў ёй кантэйнерамі з навуковай апаратурай і паддоследнай жывёлінай (сабакай).

Агульная вага другога спадарожніка складае 508,3 кілограма. Ен мае хуткасць каля 8.000 метраў у секунду, максімальнае аддаленне спадарожніка ад паверхні Зямлі перавышае 1500 кілометраў.

Запускам другога штучнага спадарожніка Зямлі з разнастайнай навуковай апаратурай і паддоследнай жывёлінай совецкая вучоная расшыраюць даследаванні касмічнай прасторы і верхніх слоёў атмасфери.

Пры дапамозе штучных спадарожнікаў будзе арганізавана няспыннае назіранне за станам атмасферы і рухам паветраных мас, што дазволіць істотна ўдакладніць ўплыў розных фактараў на надвор'е і гэтым ўдакладніць яго прагнозы. Вынікі назірання будуть няспынна перадавацца спецыяльнымі раздёстанціямі на Зямлю.

Штучныя спадарожнікі будуть шырока выкарыстоўвацца ў радыёвяшчанні і тэлебачанні, як рэтрансляцыйныя станцыі, што дазволіць прымаць гукавыя і тэлевізійныя перадачы на ультракароткіх хвалах у любым пункце зямнога шара.

Тэорыя касмічных пералё-

таў зараз распрацавана ў дэталях. Аднак практичнае ажыццяўленне яе затрымліваеца з-за таго, што нам недастатковыя вядомы ўласцівасці міжпланетнай прасторы і тыя небяспекі, з якімі могуць сустрэцца астронаўты. Асноўнай небяспекай, якая можа прывесці да гібелі касмічнага карабля, з'яўляецца магчымасць сустрэчы з дробнымі нябеснымі целамі — метеарытамі, якія з велізарнымі хуткасцямі нясуцца ў міжпланетнай прасторы. Трапіўши ў корпус міжпланетнага карабля, яны могуць прабіць яго наскроў. Другая небяспека для астронаўтаў — гэта касмічныя прамені і сонечная радыяція. Справа ў тым, што як у касмічных праменях, якія паступаюць у межы нашай сонечнай сістэмы з глыбіні космаса, так і ў спрэмяненні сонца ёсць рад рэчываў, якія шкодна адбіваюцца на жывых арганізмах. Так, у сонечным спрэмяненні вялікую ролю адыгрываюць так званыя ультрафіялетавыя прамені. У невялікай колькасці, якую пропускае атмасфера Зямлі, яны аказваюць лячэбнае дзеянне на арганізм чалавека, выклікаючы на яго целе з'явы загару. Аднак, як вядома, празмерна працягле знаходжанне на сонцы выклікае хваравітыя з'явы — апекі. У міжпланетнай-же прасторы інтэнсіўнасць ультрафіялетавага выпрамянення можа аказацца смяртэльнай для арганізма.

Такім чынам, першым пускацца ў касмічнае падарожжа, неабходна старанна вывучыць усе гэтыя фактары і знайсці спосабы барацьбы з імі.


Для гэтага мяркуеца запусціць на вялікія арбіты (на вышыні больш 1000 км ад зямной паверхні) штучныя спадарожнікі вялікіх памераў, у якіх будуть створаны ўмовы для жыцця і работы навуковага і тэхнічнага персаналу. Яны будуть забяспечаны магутнымі астронамічнымі прыладамі і дакладнейшай геафізічнай апаратурай.

Што дадуць назіранні з такіх штучных спадарожнікаў?

Яны дапамогуць удакладніць памеры і форму Зямлі, павялічыць насы веды аб будове сусвету і ўласцівасцях міжпланетнай прасторы.

Аднак і да поўнага вывучэння ўласцівасцей космасу, якія дазволяюць чалавеку пераступіць яго парог, касмічныя карбоблі, кіруемыя па раздёў і ўзброеныя «разумнымі» машынамі, паліцаць у міжпланетную прастору, каб яшчэ больш павялічыць насы веды аб будове.

Ужо зараз ёсць рэальная магчымасць стварыць такі касмічны карабель — штучны спадарожнік Зямлі, які будзе абарачацца вакол яе па эліптычнай арбіце, вялікай вось якой перавысіць адлегласць ад Зямлі да Месяца. Гэтую арбіту можна зрабіць такой, каб у пэўны момант часу карабель аблітаў вакол Месяца на адлегласці, пры якой на яго паверхні можна адрозніваць прадметы велічинёй да 2 — 3 метраў. Развіццё кібернетыкі — навукі аб складаных лічыльных машынах, здольных «запамінаць і думаць» — дазволіць забяспечыць такі карабель



Ступенчатая ракета.

аўтаматычнымі электрападыёплотамі, якія зможуць самастойна, без непасрэднага ўдзелу чалавека, вырашаць складаныя задачы пры палёце ў космасе.

Прынцыпова магчымай з'яўляецца высадка такіх «астранаўтаў» на Месяц, абледаванне яго паверхні і зварот на Зямлю.

Такія сапраўды фантастычныя перспектывы адкрылі перад чалавекам першыя совецкія штучныя спадарожнікі Зямлі, за якімі зараз з хваліванием сочыць увесы свет.

**П. БАЛАБУШЭВІЧ,**

загадчык геафізічнай лабараторыі Інстытута геалагічных навук АН ВССР.

## ДАРАГІЯ РАДКІ

**X**ОЧАЦЦА падзяліцца з чытачамі сваімі ўспамінамі аб тым, як Владзімір Ільіч Ленін клацайцца аб дзеяцах.

Вялікія дні Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі я сустрэла ў Гарадку, дзе працавала настаўніцай. Мяне хутка прызначылі загадчыцай пачатковай школы. Знаходзілася яна ў дрэнным памяшканні: шыбы павыбіваныя, дроўняма. Мала кніг, ні паперы, ні шыткаў. Але жаданне ў мяне працаваць, а ў дзеяцаў вучыцца вялікае.

Дзецы былі не толькі дрэнна апрануты, але і не мелі кавалка хлеба. Многія так дрэнна сябе адчувалі, што нікія дзіцячыя гульні іх не цікавілі.

Краіна апынулася ў цяжкім становішчы. На маладую Совецкую рэспубліку адусюль напалі белавардзейскія банды. У гэты цяжкі

момант Владзімір Ільіч Ленін рассылает загад — адкрыць сталовыя для дзяцей, якія маюць патрэбу ў харчаванні. Загадванне сталовымі даручыць лепшым настаўнікам.

Ніколі не забуду той дзень, калі я ўпершыню прывяла вучняў у сталовую, дзе яны атрымалі добрае снеданне і салодкі чай.

Другі выпадак. У 1923 г. група настаўнікаў падрыхтавала шмат нумароў дзіцячых выступленняў і хацела наладзіць для дзяцей новагоднюю ёлку. Аднак аддзел народнай асветы не дазволіў, кажучы, што ёлка — рэлігійныя забобоны.

Нам вельмі было крыўдна. Хацелася, каб дзеци павесяліліся на ёлцы. Таму мы, маладыя настаўніцы, вырашылі напісаць аб гэтым В. І. Леніну і паклалі ў пісмо праграму вечара. Калі пісмо пайшло, мы даведаліся, што Владзімір Ільіч хварэе, і вельмі перажывалі за сваю смеласць. Але хутка атры-

малі адказ. Нам паведамілі, што праграма цалкам падыходзіць і ставіць ёлку нам дазваліцца.

Дарагі радкі да вайны захоўваліся ў мяне. І толькі ў вайну разам з асабістай маёрасцю я страціла і гэтае пісмо.

І такіх выпадкаў шмат, калі Владзімір Ільіч, нягледзячы на заняцці і слабое здароўе, клацайцца аб дзеяцах.

З гонарам нашу на грудзях ордэн з вобразам дарагога правадыра і настаўніка, вялікага сябра дзеяцаў — В. І. Леніна.

У наш час дзякуючы клопатам Комуністычнай партыі і ўрада совецкія дзецы вучыцца ў цудоўных школах, забяспечаны падручнікамі, усе сътыя, адзетыя, наведваюць кіно, тэатры, бібліятэкі.

Совецкія дзецы — самыя шчаслівия ў свеце.

**О. В. ЗАБЕЛІНА,**  
настаўніца Гарадоцкай школы  
Віцебская вобласць



# ВЯЛІКАЕ Ў МАЛЫМ

Хесус КОЛАН

Малюнак Х. Кантаровіча.

Пуэрто-Рыко — амэрыканская калонія. Нягледзячы на тое, што ў 1952 г. ёй была прадастаўлена незалежнасць, гэтая маленькая краіна працягвае заставаца залежнай ад Злучаных Штатаў Амерыкі. Амэрыканцы пойнасцю гаспадараць у краіне, тармозяць эканамічнае развіццё Пуэрто-Рыко, ператвараючы яе ў сырэвінную базу для сваёй прамысловасці.

Насельніцтва Пуэрто-Рыко — у асноўным іспанцы, мулаты, негры — пакутуе ад галечы, голаду і беспрацоўя. Многія пуэртарыканцы вымушаны пакідаць свою краіну і ў пошуках работы эміграваць у іншыя краіны, часцей за ўсё ў ЗША.

У Злучаных Штатах пуэртарыканцы трапляюць у лік «каляровых», г. зн. людзей другога гатунку. Яны падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі і расавай дыскримінацыі.

Хесус Колан — пуэртарыканец. Ен доўгі час жыве ў Нью-Ёрку. Пісьменнік і журналіст, Колан шмат сіл і энергіі аддае творчай работе і пропагандысцкай, асветнай дзеянасці сярод пуэртарыканцаў, якія жывуць у ЗША. Нядайна Хесус Колан апублікаваў нізку неяўлікіх апавяданняў аб жыцці пуэртарыканцаў у Амэрыцы пад агульной назвай «Пуэртарыканцы ў ЗША». Адно неяўлікае апавяданне з гэтай нізкі мы публікуем ніжэй.

станцыі метро. Што яна скажа? Якой будзе першая рэакцыя яе, гэтай белай жанчыны, якая, магчыма, прыехала з маленькага гарадка з чамаданам, дзіцем на руках і двумя дзецьмі, што ідуць ззаду? Ці скажа яна — так, вядома, вы можаце дапамагчы мне. Ці яна падумае, што я вельмі фамільярны з ёю, я, негр!

А раптам яна падумае самае горшое? Што я буду рабіць, калі яна пачне кричаць і клікаць дапамогу, калі ўбачыць, што да яе набліжаецца негр?

Але, можа быць, я памыляюся, і ўсё гэта не так? Столікі-ж хлусні і ўсякіх недарэчных выдумак пішуць кожны дзень газеты пра неграў і пуэртарыканцаў. Я вагаўся. Прайшла доўгая хвіліна, бясконца доўгая. Моцныя звычкі ветлівасці і прыстойнасці, якія нават непісьменныя пуэртарыканцы перадаюць з пакалення ў пакаленне, змагаліся ва мне. Вось тут, на гэтай бязлюднай станцыі, глыбокай ноччу я апынуўся твар у твар перад сітуацыяй, якая магла прывесці да лінчавання, да выбуху жорсткіх расавых забабонаў і белага шавінізма, якія насаджаюцца ў сучасным грамадстве палітыкай «падзяляй і валодай».

Гэта была доўгая хвіліна. Я хутка прайшоў калі маладой жанчыны, як быццам нічога не заўважыўши. Я стаў неадчуваць, да яе бездапаможнасці. Як дзікая двухногая жывёліна, імчалася я па доўгай платформе метро, пакінуўши дзяцей і чамадан і яе з дзіцем на руках. Я падняўся па лесвіцы, кроначы праз дзве ступенікі, пакуль не дасягнуў выхаду, і хадодны вецер ударыў у мой разгарачаны твар.

Вось што можа зрабіць такі штучны падзел, разбэшчаны расізм, белы шавінізм з людзьмі, з усёй нацыяй!

Магчыма, гэтая амэрыканка зусім і не мела расавых забабонаў. Можа яны ў яе былі не настолькі моцна развіты, каб кричаць і клікаць на дапамогу, убачыўши негра, які набліжаецца да яе сярод ночы, каб аказаць дапамогу. Калі гэта так, то я падвёў вас, дарагая лэдзі. Я ведаю, што ёсьць усяго толькі адзін шанец з мільёна, што вы прачытаце гэтыя радкі. І мне так хочацца, каб быў гэты шанец. Калі ў вас няма расавых забабонаў, я падвёў вас, дарагая лэдзі, падвёў вас, вашых дзяцей, падвёў сябе. Я пахаваў сваю годнасць рана на світанні Дня памяці загінуўших на вайне. І мне сорамна. Я абяцаю, калі я зноў акажуся ў падобным становішчы, я не буду думачы ні аб чым, я прапаную сваю дапамогу, незалежна ад таго, як яна будзе прынята. І тады я зноў набуду сваю годнасць.

Пераклад з англійскай мовы І. МАСЛАВАЙ.

**Г**ЭТА было напярэдадні Дня памяці загінуўших на вайне, познім вечарам. Яна ўвайшла ў метро на станцыі Пенсільванія, 34 авеню. Я да гэтага часу не разумею, як яна магла прабрацца праз натоўп з дзіцем у правай руцэ, чамаданам у левай і двумя дзецьмі — хлопчыкам і дзяўчынкай каля трох і пяці год, якія цягнуліся за ёй. Гэта была вельмі прыемная жанчына, амэрыканка, дваццаці з невялікім год.

Калі даехалі да прыпынку Невінс у Брукліне, мы ўсе ўбачылі, што яна збіраецца выходзіць на наступнай станцыі — Атланцік авеню, там-же, дзе павінен быў выходзіць і я. Для яе было цэлай проблемай выйсці з метро, акурат таксама як і ўвайсці ў яго, з двумя маленькімі дзецьмі, за якімі трэба было сачыць, з дзіцем у правай руцэ і чамаданам — у левай.

І я быў тут-же, побач і таксама рыхтаваўся выходзіць на Атланцік авеню. У руках у мене нічога не было, нават книгі, якую я звычайна браў з сабой і без чаго я адчуваў сябе так, як быццам я забыў нешта адзець. Калі цягнік спыніўся на Атланцік авеню, адзін з мужчын, што знаходзіўся ў вагоне, белы, дапамог выйсці маладой жанчыне і вывеў двух яе малых на платформу, зусім бязлюдную. Затым выйшаў я. І на гэтай пустой платформе засталіся толькі двое дарослых — я і маладая амэрыканка са сваімі малымі. А белы мужчына, які дапамог ёй выйсці, вярнуўся на сваё месца і падехаў далей.

Лёс так пажадаў, каб маладая жанчына, троє дзяцей і я былі адны на гэтай доўгай платформе аднойчы позна ўчачы напярэдадні Дня памяці загінуўших. Я бачыў крутыя шырокія ступені, якія спускаюцца да чыгуначнай платформы Род-Айленд і бясконную лесвіцу, якая вядзе на вуліцу, да выхаду.

Ці магу я прапанаваць дапамогу гэтай белай жанчыне, як зрабіў гэта той мужчына, які вывеў яе дзяцей з вагона? Ці магу я паклапаціца аб дзяўчынцы і хлопчыку, узяць іх за рукі і весці, пакуль яны не падымуцца па лесвіцы і не выйдзуть на вуліцу? Ветлівасць — выдатная рыса пуэртарыканцаў, і вось зараз я, пуэртарыканец, стаю тут глыбокай ноччу разам з двумя белымі дзецьмі і белай жанчынай з малой на руках. Неабходна, каб нехта дапамог ёй, прынамсі, пакуль яна не падымеца па лесвіцы.

Але як я магу, я — негр з Пуэрто-Рыко, наблізіцца да гэтай белай жанчыны, якая, відавочна, нашпігавана забабонамі, настроена супроць неграў і ўсіх, хто гаворыць з замежным акцэнтам, ды яшчэ позна ўночы на пустыннай платформе

**Н**А палях — ранняя восень, але дзень палетняму цёплы. Не верыцца, што блакіт неба падманны, што заўтра яно можа пырснуць дробным ліпкім дажджом...

Мы пытаем у першага сустрэчнага — па-святочнаму апранутага дзядулі:

— Дзе тут жыве Кокаш?

Стары смяецца:

— Кокаш?.. Тут Кокашаў палаўна сяла.

— Мар'я Кокаш... Мар'я Пятроўна. Амерыканка...

— А-а... — разумеючы жмурыць ён вочы. — Амерыканка наша? Едзьце вунь тою сцяжынкай: праста на двор прывядзе, да цялятніка. Яна там.

Вось і цялятнік. Сцены зверху да нізу завешаны ніzkамі тытуно, ад якога ідзе церпкі, духмяны пах.

Сядзім, чакаем. Прыйзнацца, чакаем з некаторай цікаўнасцю: як ні кажы, не так ужо часта сустракаецца з чалавекам, які пабываў у Амерыцы, ды яшчэ ў Парагваі.

І раптам за спіной.

— Добры дзень! Казалі, што мяне нехта пытае. Мы шукаем у асобе жанчыны чагосьці «амерыканскага». Але яна — руская, адкрытая, з моцным загаром. Вочы крыху прыжмураны, у кутках — смяшынка. На выгляд — гадоў пад сорак пяць. Белая хустка завязана па-сляянску, пад самым падбародкам.

— Добра ў нас, праўда? — ківае яна, сядоючы побач і абводзячы рукой шырокі двор, увесь у сціртых жыта і снапах лёну.

— Дык вы і ёсьць «амерыканка»?

Смяецца:

— Напэўна я...

Слова за слова, завязваецца задушэўная размова.

— У мяне часта пытаючы: цётка Мар'я, як там, у вашай Амерыцы? Злосць бярэ — у вашай!.. Кажу: з'ездіце, зазнаецце з майго! Лепш раз убачыць, чым дзесяць прачытаць і пачуць.

Жанчына махнула рукой, памаўчала.

— Я тут нарадзілася, у Раскошы. І муж мой адсюль. Прыйдумаў-жа нехта такую назуву. «Раскошна» мы тады жылі, няма чаго казаць: два гектары зямлі, адзін плуг ды конь старавінкі, а даўгоў — куча. К новаму году ў засеках не толькі хлеб, мышы пераводзіліся. Так караталі век амаль усе «хлопы». У нас — два гектары, а ў паноў і асаднікаў — па дзвесце. Хіба яны думалі з намі дзяліцца? Дык што прыйдумалі паночки: «Гэй, кажуць, хлопы, чаго сохнече на сваіх кавалачках! Ёсьць на свеце Амерыка, рай зямны. Зямлі там — заваліся. А родзіць! Пасееш злоты — вырасце тысяча! Едзьце ў Амерыку, сейм дапаможа...»

Пятроўна ўздыхнула, патвары прабег ценъ. І адразу год на дзесяць пастарэла.

— Дзевятыннатацца гадочкаў жыцця адабралі ў нас паночки!.. Прыхалі мы ў Парагваі, і, праў-

## Яны гаварылі- Амерыка...

да, — ахнулі! Зямля — залатая. Кінь зерне, за ночь колас вырасце. Ды толькі там і сваіх паночки хоць адбяўляй. Дарма зямлю не возьмеш. Давай гроши. А дзе іх браць? Яшчэ сем год праішло. Азіруліся — бачым, як былі мы голь перакатная, так ёю і засталіся.

Апанаваў нас смутак. Зблізіўся, бывала, ды плачам, а то зацягнем з гора «Рабінушку». Часам слухаем Москву і зразумець не можам. Чуем: быццам няма больш у нашай Раскошы ні паноў, ні асаднікаў, быццам усю зямлю сялянам бясплатна раздалі. І не верыцца: як-же так, без паноў? А дзеці нашы ў адзін голас — праўда! Газету совецкую прынясць, чытаючы. Чуецце, моў? Усё правільна.

Даведалася пра гэта паліцыя, жыцця не стала. Была адна руская школа — закрылі, быў клуб — закрылі. А потым і зусім невыносна стала. Заўважыць паліцыя, што хто-небудзь чытае рускія газеты — у дваццаць чатыры гадзіны выбірайся з хвалёной Амерыкі! Не паспей — пад суд, у турму. Уцякалі, кідаючы зямлю і дом. Пад чужымі імёнамі беглі сват мой Алёша Маток, і Пётр Ківеня, і Васіль Ківеня...

Не было сіл цярпець. У горад пойдзеш, дык услед шыпяць: «У-у, грынгі праклятыя!» Па-нашаму гэта, як бяздомныя. Паслалі мы хадакоў у Буэнас-Айрэс, у совецкае пасольства: «Дапамажыце нам паехаць на радзіму!» Дзякую, адразу дапамаглі.

А ўсё-ж неяк страшнавата было пры думцы: як нас сустрэнуць на радзіме? Убачыла сваю вёску — і вачам не веру: быццам зямля не тая стала.

Як родных сустрэлі. Ну, як тут не расплакацца? Ад радасці, вядома. Усяго было. Старшыня пытае ў мяне: «Ты дзе. Пятроўна, працаўца збіраешся? Да чаго больш сэрца ляжыць? Можа цялят будзеш даглядаць?»

А назаўтра праста ў дом збожжа прывезлі, пудоў пяцьдзесят, пасля грошай паўтары тысячы выдалі за добрую работу. Куды, кажу, столькі нам, як-же мы аддадзім? І чую: не ў доўг-жа гэта, Пятроўна, а ад калгаса. Вам накшталт падарунку. Цудоўна, прости цудоўна: хлеб і раптам — так?

Засмаялася, душэўна, ад усяго сэрца.

— Дочки таксама пішучы: жывем, мама, добра! Алена з мужам у Херсоне працуе на заводзе. Унучка мая там у школу ходзіць. І бясплатна. Тамара ў Новагрудку з мужам жыве. Яна на швейнай фабрыцы працуе, а ён — сталяром. Таксама добра жывуць...

І спахапілася:

— Ба-чюхны! Разгаварылася я, старая!

Адышоўшы некалькі кроакаў, раптам павярнулася і, усміхаючыся, крікнула:

— Зусім забыла... Прыйзджайце да нас на новаселле. Чулі можа: калгас нам дом будзе. Абавязкова прыйзджайце!

**В. ХЛІМАНАЎ**

Калгас імя Сталіна  
Новагрудскага раёна.



Mar'ya Piatrovna Kokash.

Фото аўтара.



Добрых поспехаў у развіцці жывёлагодоўлі дабіўся сёлета калгас імя Комінтэрна Магілёўскай вобласці. На здымку: даярка Аляксандра Сянцікава (справа), яная за 9 месяцаў надаіла па 4022 літры малака ад каровы, і свінарка Жэня Абраозуская, яная за 9 месяцаў адкарміла 81 свінню агульной вагой у 6936 кг.



## Заслужаная падзяка

**М**АЛАДАЯ чорнавокая, смуглальная жанчына зайдла ў канцылярью калгаса «Памяць Ільіча».

— Калі ласка, сядайце, — адказаўшы на прывітанне, запрасіў старшыня. — Праўленне даручыла мне выдаць вам. Леванхэ, гравюровую прэмію і чырвоны сцяжок у падзяку за тое, што вы заваявалі першае месца сярод свінарак.

Расчуленая выходзіла Надзя ад старшыні. За што такая ўвага?

І Надзі ўспомнілася ўсё яе кароткае жыццё...

... Бацьку яна ледзь памятае. Ведае, што паходзіў з Кітая. Маці расказала, што калі ў 1918 годзе інтэрвенты рушылі на Совецкую рэспубліку яе бацька, бедны кітайскі селянін Лю Ван-хэ, разам з тысячамі кітайскіх добраахвотнікаў прыехаў у Расію, уступіў у Чырвоную Армію і біў інтэрвентаў. У 1920 годзе ў час белапольскай акупациі партызаніў на Беларусі, пасля вайны змагаўся з бандытамі.

У гэтых час кітайскому чырвонаармейцу палюбілася сінявокая дзяўчына з-пад Старых Дарог. Справілі вяселле і асталяваліся жыць у вёсцы Селішча на Случчыне. Тут і ў калгас уступілі

Летам 1941 года прыйшлі фашысты. Па даносу правакатара яны арыштавалі надзінага бацьку і расстралілі.

Надзі рана давялося брацца за работу. У спадчыну ад бацькі ёй перадаліся не толькі прыкметныя рысы твару і вачэй, але і працавітасць, настойлівасць. Вось ужо два гады як яна працуе на ферме. За першую палову 1957 года адкарміла і здала 45 галоў свінінай агульной вагой у 5 078 кілограмаў. Цяпер у Надзі стаіць на адкорме 32 галавы. Хутка здасць і гэтых.

Апрача гравюровай прэміі, Надзя Леванхэ атрымала ў якасці дадатковай аплаты 125 кілограмаў свініны ў жывой вазе.

**М. ТЫЧЫНА.**

Служкі раён.

## З любоўю ў сэцы

(Да 75-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа)

**З**ДАЕЦЦА, зусім нядаўна было гэта: збираліся людзі — пісьменнікі і вучоныя, рабочыя ад станкоў і калгаснікі, юныя піонеры і сівабародыя стaryя, — каб адсвяткаваць славунае 70-годдзе з дня нараджэння свайго народнага паэта Якуба Коласа.

А ён сядзеў за чырвоным столом, устаўленым кветкамі, слухаў сардэчныя вітанні і, прыкметна падбіты ўжо на няроўнай дарозе жыцця, стары чалавек, напэўна ўспамінаў гэтую дарогу. Цяжкой і камяністай была яна ў паэта да Вялікага Кастрычніка. Але ніколі не падаў ён у знямозе і ніколі не паварочваў назад да ціхага прытулку. І чытача свайго — чалавека такога-ж, як сам ён, «простага звання» — заклікаў:

«Ты не гніся, брат, ніколі  
Траўкаю пахілай  
Сам пружыны сваёй долі  
Выкуй ўласнай сілай.

Лепш змагацца вольным, браце,  
Чым цярпець ды гнуцца!»

Такім быў яго жыццёвы дэвіз. Такім, і не інакшым, бачылася яму жыццё гаротнага народа: жыццё ў барацьбе за лепшую долю, за светлу будучыню.

Яшчэ ў часы чорнай рэакцыі, калі царызм душыў не толькі людзей, якія змагаліся за светлую будучыню народа, а і слова іх і нават думкі, вершы Якуба Коласа не змянілі сваёй грамадска-палітычнай накіраванасці:

«Не бядуй, што звіслі хмары,  
Што нам сонца не відаць.  
Не бядуй, што ўноч пажары  
Сталі неба заліваць. —  
Дымам пойдзе ўсё ліхое,  
Усё, што душыць нас і гне.  
Вер, брат, — жыцце залатое  
Будзе ў нашай старане».

Паэт дажыў да гэтага «залатога жыцця». І не толькі дажыў. Разам з усім совецкім народам амаль 40 год ён будаваў гэтае новае жыццё.

У лістападзе бягучага года ўвесь беларускі народ і народы брацкіх рэспублік будуць адзначаць 75-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа.

Сам паэт не прыйдзе ўжо і не сядзе разам са сваімі шчырымі гасцямі за святочны стол... І гэта, напэўна, на некаторы час засмучіць агульны настрой, выкліча журботныя думкі аб tym, якія кароткі чалавечы век... Так, не прыйдзе і не сядзе за столом чалавек. Паэт-жа, які ўсё сваё жыццё аддаў цудоўным песням і книгам; мастак, які ўдыхнуў у іх жыццё і прымусіў біцца, нібы жывое сэрца, будзе неадступна з людзьмі, пра якіх ён думаў, калі складаў гэтыя свае песні і пісаў книгі.

\* \* \*

Аднойчы, яшчэ пры жыцці, неяк у момант сардэчнага адкрыцця, Канстанцін Міхайлавіч признаўся: «Я ўсё жыццё любіў жанчын... Любіў бескарысліва, глубока паважаючи іх і захапляючыся іх жыццёвай мудрасцю і здольнасцю выстаяць у любую нягоду... І пры гэтым умеючы падтрымаць, падбадріць, надаць сілы і нашаму брату — мужчынам».

Такія-ж адносіны да жанчын ён пранёс і цераз ўсё сваё літаратурнае жыццё.

Удзячная сыноўня павага да жанчыны-маці — нястомнай руплівой працаўніцы і самаадданай заступніцы сваіх дзяцей; паэтычнае асвятленне і захапленне вечна прывабнымі дзяўчынімі образамі; замілаванне дзяцінай непасрэднасцю дзяўчынкі-падлётка — вось тыя далёка не дакладна і не поўна вызначаныя рысы жаночых харектараў, якія ўмёў заўсёды так глубока адчуць і так па-мастаку апазытаваць у сваіх творах Якуб Колас.

Аднойчы толькі стрэўшыся «раніцай у нядзельку» з ляснічыхай

Ганнай «каля печы з чапялою», чытак ужо не здоле пазбыцца адчування: вось гэтак-жа ў працы і турботах пражыла сваё жыщё і яго маці — непрыкметная вяско-вая жанчына. Не раз, напэуна, і недаспала і недаела яна — ат, няхай лепей высپяца і смачней з'ядуць дзеци!

А колькі разоў, не крыўдуючы і не сядруючы на дзяцей, бегала і рабіла яна тое, што было «цяж-ка» зрабіць сыну ці дачэ па іх дзяцінаму нядбайству.

«Алесь, сынок, ідуць кароўкі!  
Бяжы хутчэй, рассунь засоўкі.  
Каб не штурхаліся дарма.  
Ну, я лепш збегаю сама!

Насеўся Уладзя на аладкі,  
Шпурнуўшы лапці і ануучы.  
Сярод двара ў пясок сыпучы.  
Іх маці зараз падабрала.  
Нічога сыну не сказала.  
Пайшла, ў крыніцы спаласнула,  
Сушыцца ўскінула на шула».

Прыгадаем яшчэ адзін абразок бясконцай матчынай дабраты:

«Эх, хлопцы, хлопчыкі! Ўставайце!  
Кароў на пашу выгандайце!  
Даўно пара ўжо пасвіць статка!»  
Алесь, Уладзю будзіць матка,  
А хлопцы толькі ўзварухнулісь  
І на другі бок павярнулісь.  
Тут маці трошкі пастаяла  
І галавою паківала:  
— Шкада будзіць. — Ох, сон  
салодкі!  
Няхай паспяць яшчэ блазноткі».

Вось яна — маці, з яе шчырасцю і сардэчным клопатам — уся, як на далоні.

Такім поўнакроўным і жыщёва праўдзівым намаліваны вобраз ляснічых Ганны ў аўтабіографічнай паэме Якуба Коласа «Новая зямля».

Стварыць такі вобраз мог толькі вялікі мастак і чалавек вялікага сэрца, усімі карэннямі свайго жыцця звязаны з жыццём працоўнага народа.

У кожнага паэта і пісьменніка ёсьць нейкі свой пэўны мастацкі ідэал, з якім ён ніколі духоўна не разлучаецца і які служыць яму ў яго творчасці, нібы верная пуць водная зорка. Тоє-ж самае можна сказаць і ў дачыненні да паказу вобразу.

Нагадаем паэтычныя жаночыя і дзяўчычыя вобразы ў коласаўскай творчасці.

Вось Аўгіння з аповесці «Дрыгва» — свавольніца-дзяўчына з прывабным смехам і вачымі, у бездані якіх можна было-б утапіцца. Вочы гэтая вадзілі за сабой усіх вепраўскіх хлопцаў.

Колькі фарбаў і колькі адценіў умееў знайсці пісьменнік для

такога складанага і глыбока рэалістичнага жыццёвага вобраза! Супярэчнасць харектару і натуры, па-мастацку растлумачаная ў аповесці, мірыць нас з ёю нават і тады, калі яна пакідае бедняка Мартына Рыля і выходзіць замуж за нялюбага ёй багацяя Васіля Бусыгу.

Чытак разумее ва ўмовах, дзе ўладарылі над людскім шчасцем



Якуб Колас.

гроши і багацце, для бядняцкай дачкі іншага і быць не магло выйсця Хіба ў падобных умовах адна была такая Аўгіння?

Вобраз настолькі арганічна цэльны, што чытак ніколькі не дзівіцца і як рэальную реч успрымае разрыў Аўгінні з ненавісным ёй багаццем і самім Васілем Бусыгам — яе гаспадаром. Аўгіння дапамагае партызанам, — яна прымыкае да іх лагера. Інакш і не магло быць.

У другім сваім вялікім аўтабіографічным творы «На ростанях», харектарызуючы галоўнага героя трэлогіі настаўніка Лабановіча, Якуб Колас назначае: «Лабановіч ніколі нават у думках не дазваляў сабе зняважыць дзяўчыну. Адно слова «дзяўчына» выклікала ў душы яго чисты і прыгожы вобраз, на які можна пазіраць і любавацца толькі здалёк».

Як бачым, гэта якраз тыя думкі і адносіны да жанчын, якія харектарызавалі ў жыцці і самога аўтара.

Вось гарэзлівая, зменлівая і такая паэтычная Ядвіся з першай

часткі трэлогіі «У палескай глушы» — гэта цудоўная кветка, не-прыкметна расцвіўшая сярод палескіх балот. Як умее пісьменнік прымусіць нас радавацца яе рэдкім няхітрым радасцям і які сум умее пасяліць ён у нашу душу, калі мы бліжэй знаёмімся з гэтай пасутнасці вельмі адзінокай і няшчансай у сваёй сям'і (ва ўсім чужой ёй сям'і) дзяўчынай! Як спачуваем мы чыстаму наханню Ядвісі і Лабановіча! Як жадаем шчасця ім. А вось Габрынька — яшчэ дзіця, але таксама неўзабаве гэтакая-ж, як і сястра яе, духмяная краска.

Асобнае месца сярод гэтых «палескіх кветак» займае настаўніца Вольга Віктараўна Маладая дзяўчына, пасля гімназіі пайшла яна на вёску настаўніца, уключылася ў падпольную рэвалюцыйную работу і напэуна на гэтым шляху стрэне яе яшчэ і турма, а магчыма і этап, і глухая сібірская тайга...

Шляхам развіцця і «нарастання» харектару ідзе ў аповесці «На прасторах жыцця» і вобраз Аленкі Гарнашкі — гэтай маленькой яшчэ, але ўжо новай, совецкай жанчыны.

На вачах у чытак вырастает і фармуецца гэтая дзяўчынка-падлелак, якому так хочацца пабегаць навыперадкі са Сцёпкам Барутам, што яна нават не можа стрымацца і кажа ўсіх аб гэтым сваім наўным жаданні...

Аднак, пакрыўдженая ў сваіх лепшых намерах, Аленка не згодна «кланіцца», няхай сабе накат і Сцёпку — хто яго ведае, чаму іменна ён адзначаны яе нямелым яшчэ сэрцам. І тут пачынае фармавацца ўжо харектар жанчыны. Харектар з неабходным ёй гонарам, з настойлівасцю і цвёрдасцю ў дасягненні задуманага...

Хто з нас, некалі юных чытак, не быў пад уладай гэтага абавязковага образа? Каму з нас ён прыветліва не ўсіхаўся, каго не падбадзёрваў і не абнадзейваў тады, калі мы самі таксама выходзілі кожны ў свае «прасторы жыцця»?

Такая сіла сапраўднага мастацства.

У гэтым мудрасць мастака — узбагачаць, вучыць і дапамагаць людзям натхненнем свайго слова.

Такім натхнённым мастаком быў і застанецца назаўсёды ў сэрцах удзячных чытак наш народны паэт Якуб Колас.

Алена ВАСЛЕВІЧ

**Н**АУРАД ці ведае хто, якую вялікую крыйду насліла ў сваім сэрцы Ева. І бяда ў тым, што ні папомсціца, ні падаць у суд на крыйдзіцеля нельга... Скажу праста: у Евы адна нага была чуць карацейшая. Калі яна ішла, то яе стройная дзявочая постаць цераз кожны крок як-бы падала на левы бок, нібы яна сустракала знаёмых і кланялася ім... Крыйдна было за дзяўчыну: такая прыгожая і — кульгае.

...Ігралі музыки.

Iх было трое: гарманіст Павел, скрыпач Макар і барабаншык Ігнат. На калгасным дварэ калі клуні і ў клуні было паўнютка моладзі. Былі тут і людзі сярэдніх год і старыя, не каежучы пра малых. Музыканты так сыграіся і так хвацка рэзали, што труда было стрымацца, каб не паддацца чарам музыкі. Многа дзесяткаў пар кружылася ў танцах. А хто не танцеваў на ўсе сто працэнтаў, то ўсё-ж танцам некоторы працэнт аддаваў тымі ці іншымі рухамі, стоячи на месцы. Адна толькі Ева нічым не адклікалася на спакусныя гукі музыкі, стаяла ў баку з журботнаю ўсмешкаю на прыгожа вырысаных губах, а ў глыбокіх сініх вачах і ў тонкіх рысах твару снаваўся затоены смутак... Не — больш яна не пойдзе на ігрышча: людзям весела, а ёй горка.

— Ці не можна з вамі... прайсціся пад музыку?

Ева злёгку здрягнулася. Перад ёю стаяў незнаёмы чарнявы хлопец з бліскучымі цёмнымі вачымі, адзеты зусім па-гарадскому. Яго вочы лагодна глядзелі ў Еву, а ўсесь выраз смуглываага твару ясна гаварыў, што яму дужа хочацца пакружыць гэтую дзяўчыну пад музыку на прасторным дварэ. Яе журботная ўсмешка раптам пагасла: хто даў яму права здзекавацца з яе, падымаць пры людзях на смех? Хацелася сказаць рэзка, каб ён больш і на вочы не паказваўся. Стрымалася, толькі прамовіла:

— Я не танцую! — і адварнулася ад хлопца.

Хлопец момант пастаяў, потым разгублена азірнуўся і ціхенка падаўся ў натоўп. А Ева памаленьку, каб не кідацца людзям у вочы, лёгка пакульгваючы, пакінула двор калгаснай весілосці. Чарнявы хлопец сачыў за ёю спотайку, нічога не разумеючы і адчуваючы вострую знявагу. Але калі заўважыў, што дзяўчына кульгае, ён зразумеў ўсё. Яму стала жаль дзяўчыны. Хацеў пайсці за ёю і растлумачыць ёй, што тут праста непараразуменне. Не адвахжыўся.

## II

На паседжанні праўлення калгаса «Новы шлях» пытанне стаяла рубам: палепшиць справу жывёлагадоўлі. Зоатэхнік Іван Данілавіч Кулешык, нядаўна прысланы ў раён, ясна давёў усю важнасць гэтага пытання. Адна-ж з кадынальных умоў правільнага яго вырашэння: падвесці навуковую базу. І са мае асноўнае — падабраць людзей: кадры вырашаючы ўсё! Зоатэхнік ушчэнт разбіў няправільны погляд на падбор людзей у справе жывёлагадоўлі, бо калгасы не зварачалі на гэта ніякай увагі і даручалі дагляд жывёлы абы каму. Гэтым і тлумачыўся значны адыход цялят і свіней.

Старышыні калгаса і членам праўлення нічога болей не заставалася, як толькі знайсці адпаведнага кандыдата.

Падумаўшы трохі, старышыні Амяльян Брамко сказаў:

— Паставім Еву!



Евіна кандыдатура была прынята аднаголосна. Іван Данілавіч не ведаў, хто такая Ева. Ён толькі абяцаў сваю дапамогу. Ён у хуткім часе зноў прыедзе сюды, дасць асабістую інструкцыю Еве і паглядзіць, як спраўляецца яна.

Амяльян Брамко даволі ўрачыста абставіў сваю гутарку з Евой. Сярод калгасніц Ева палола лён. Ужо ў самым tone першых слоў старышыні, у тым, як кінуў ён галавою, падклікаючы Еву, усім пачулася значнасць яго размовы з дзяўчынай.

— Дык так, значыць, мілая ты наша Ева: даручае табе калгас вялікую справу, дзяржаўную, можна сказаць. — І расказаў Еве аб яе ролі ў калгасе. Спаслаўся на зоатэхніка, што толькі самыя лепшыя людзі калгаса павінны ўзяць у свае руки такую сур'ёзную справу.

Ева горка ўсміхнулася.

— Проста — кульгавая: ні на вошта болей не надаюся!

Амяльян з жарам абверг яе скептыцызм і падмацаваў чесным словам, што справа тут ходзіць аб самых лепшых людзях калгаса і аб дзяржаўных інтарэсах.

І стала Ева цялятніцай. Горача ўзялася за сваю справу. Дні праз тры трудна было пазнаць цялятнік — такая там была чыстата. Завяла Ева строгі парадак. Сачыла, каб цяляты былі накормлены ў свой час, як і гаварылася ў інструкцыях, каб корм і пітво адпавядалі маладому цялячаму ўзросту. Палюбіла Ева цялят, а цяляты Еву, і варта было ёй паказацца ў цялятніку, як яны дружным хорам пачыналі мычаць, чмыкаць і танцеваць у сваіх загародках. Такія паводзіны дыктаваліся не адною толькі патрэбою яды, — яны плацілі Еве ласкаю за ласку.

## III

Ева толькі што распачала сваю гутарку з цялушкаю і гладзіла яе бліскучую шыяку. Раптам у шырокіх дзвярах цялятніка з'явіліся дзве постаці: старышыня калгаса і малады чарнявы хлопец. Старышыня ішоў наперадзе, несучы на губах здавленую і хітрую ўсмешку: самы строгі зоатэхнік не знайдзе тут да чаго прычапіцца.

— Дзень добры, Ева Сямёнаўна! — урачыста сказаў старышыня: — вось Іван Данілавіч, зоатэхнік наш. Паказвай і расказвай!

— Дык гэта вы... Ева... Сямёнаўна?

Іван Данілавіч спыніўся перад ёю, здзіўлены і ўражаны: дык вось хто яна, тая дзяўчына, з якою так хацелася яму пакружыцца на прасторным калгасным дварэ! Ён-же так часта думаў пра яе. Хацеў даведацца, хто яна і дзе яна? — і вось яна стаіць перад ім, яшчэ прыгажэйшая, як тады. Пазнала яго ці не?

— Я, здаецца, сустракаўся з вамі? — асцярожна запытаў Іван Данілавіч.

Ева падняла на яго свае сінія вочы. Iх радасны бляск, успыхнуўшы на момант, зараз-же знік.

— Не ведаю... Не помню.

Хітуе яна ці сапраўды не помніць? А можа ёй непрыемна ўспомніць пра тое спатканне? Ва ўсякім выпадку Івану Данілавічу было прыкра пачуць такі адказ.

Прайшліся па цялятніку. Зусім другою становілася Ева, калі гаварыла аб сваёй рабоце. Недаверлівасць і суровасць яе твару працадалі. Вочы гарэлі вясёлым бляскам. Яна з такім замілаваннем расказвала аб кожным з сваіх выхаван-

<sup>1</sup> Не надаюся — не падыходжу, не здатная,

цаў, нібы гэта былі яе родныя дзеци. Яна ведала імя кожнага з іх і харктэрныя асаблівасці. Івана Данілавіча праста зайдзрасць забірала: выходзіла, што цялятамі яна болей захапляеца, чым яго асобаю. А яму хацелася пагаварыць з Евой трохі і на іншую тэму. Але не выпадала. Па-першае, цялятнік не адпавядашаў харктару тых мыслей, якія хацеў выказаць зоатэхнік. Па-другое, замінаў Амельян Пятровіч. Але ўсё-ж Іван Данілавіч цяпер ведаў, хто такая Ева, і меў надзею спаткацца з ёю пры лепшых умовах.

#### IV

У калгас «Новы шлях» прыехалі незвычайныя людзі. Некалькі дзён хадзілі яны па калгасе і многа-многа разоў круцілі свае апараты, нацэліўшыся на розныя аб'екты. Калгаснікі дужа цікавіліся гэтym людзьмі і стараліся як мага часцей пападаць у поле іх абстэрэлу. Прасілі паказаць партрэты. Кіноапараты — а гэта былі яны — адказвалі: будзе час, калі калгаснікі разам пабачаць ўсё, што яны тут наздымалі. Зайшлі яны і ў цялятнік. Доўга яны тут круціліся і круцілі. Скончылі тым, што папрасілі Еву адзеца па-святочнаму, каб зняць яе асона.

Іван Данілавіч яшчэ болей думаў і ўспамінаў Еву, асабліва, калі ён быў адзін і ў дарозе. У мыслях ён гутарыў з ёю, складаў самыя лепшыя ўзоры гэтых гутараў, але калі выпадала здарэнне выказацца, то ён або забываў, або не адважваўся пачынаць іх.

Ужо нейк пад восень, калі работы былі трохі прыпынены, у калгас «Новы шлях» прыехала кіноперасоўка. Пажарны склад, дзе мелася быць кіно, яшчэ далёка да пачатку сеанса быў перапоўнены калгаснікамі. Моладзь — дзяўчата, хлопцы і дзеци — бітком набілі пажарны склад. А самыя дасціпныя з малечы пазаймалі нават бэлькі і адчувалі сябетак, як лепш не трэба. Ціснуліся, шумелі, жартавалі ў незвычайнім настроі і напружана чакалі. Раптам у складзе зрабілася цёмна, цямней як у восеніскую ноч. Потым экран заставіўся прыгожым белаватым кругам. Аўдыторыя а сразу сцішылася. Але калі на экране пачалі з'яўляцца пейзажы і людзі з калгаса «Новы шлях», то ўся аўдыторыя загаманіла тысячамі галасоў. Кожная фігура на экране зараз-жа пазнавалася, называлася дзесяткамі галасоў, называлася па імені, а часам і па мянушцы, што выклікала жартлівы смех.

— А во Кандрат Кушчык!

— Глядзіце — Тэкля, Марыля!.. Унь Іван!.. Га-га-га!

Ева сядзела на лаўцы ў сярэдзіне. Побач з ёю Іван Данілавіч. Ён дужа хваляваўся: цяпер або ніколі.

На экране з'явіўся цялятнік. Цяляты варушыліся, бегалі, як жывыя. Нязменна з імі была і Ева. Аўдыторыя пазірала з напружанасцю. Тыя-ж радасныя галасы захаплення. Нарэшце з'яўляецца ў светлым круге павялічаны партрэт самой Евы з подпісам: «Лепшая ўдарніца калгаса Ева Бандарчык».

Гэта быў найвышэйшы момант. Круг нерухліва застыў на экране. Чароўны твар Евы так лагодна пазірае на калгаснікаў з экрана. Момант мёртвай цішыні — і раптам дружныя, гучныя волескі, доўгія, шчырыя.

Іван Данілавіч мімаволі схапіў еўні руку, крэпка сціснуў яе і сказаў Еве на вуха:

— Як люблю я гэтую дзяўчыну, што на экране!

Расчуленая і ўсхваляваная Ева прашаптала:

— На экране яна не кульгае.

— Маўчи, мілая, любая Ева.

Ева прытуліла галаву к плячу Івана Данілавіча і ціха заплакала... Напэўна ад шчасця.



— Давайце паслушаем, што новага сёння ў газетах, — прапануе калгасніцам Г. А. Пузакова.

## Заўсёды ўперадзе

ГАННЕ Пузаковай пераваліла за пяты дзесятак. Некаторыя ў такім узросце ўжо адпачыць сабираюцца або просіць лягчэйшай работы. Але комуністка Пузакова заўсёды на перадавым краі, заўсёды там, дзе цяжкі.

— Залатыя руکі ў нашай Ганны Аляксандраўны, — гавораць таварыши па работе. — Пагутарыш — разуму набярэшся. Папрацуеш разам — перадавым станеш.

Разам з перадавікамі вытворчасці Пузакова прымнажае грамадскае багацце арцелі, даючы ў дзень паўтары нормы.

Ганна Аляксандраўна ўмее знаходзіць у работе галоўнае, выкарыстоўваць малое, з якога складаюцца пуды, цэнтнеры, тоны, а значыць сотні, тысячы рублёў.

Надышло жніво. На ўборку багатага ўраджаю выйшлі ўсе калгаснікі. Ганну Аляксандраўну паставілі на самы адказны ўчастак — вязанне снапоў за коннай жняркай. У спаборніцтве са сваімі суседзямі па работе таксама на коннай жнярцы Пузакова выйшла пераможцай.

Неяк, праходзячы па іржышчы, Ганна Аляксандраўна заўважыла каласкі.

— Не можам мы такое дапусціць. Гэта-ж хлеб, у які працы закладзена шмат, — сказала яна і арганізавала жанчын на ўборку каласоў. Яе ініцыятыву перанялі жанчыны і на іншых участках.

Пузакова не толькі паказвае прыклад у работе, але натхнє калгаснікаў на яшчэ лепшыя поспехі. Яна знаходзіць час пачытаць ім свежы нумар газеты, расказаць пра поспехі совецкіх людзей у соцыялістычным спаборніцтве. Партыйная арганізацыя замацавала за ёю ў калгасным пасёлку дзесяць двароў, дзе яна — заўсёды жаданы госць. Сваім простым і аўтарытэтным словам яна тлумачыць калгаснікам пастановы партыі і ўрада, адказвае на шматлікія пытанні. Калгаснікі любяць і паважаюць гэтую простую і працавітую жанчыну. На яе рахунку больш 200 працадзён. А на кожны тут мяркуюць атрымаць па 5 рублёў грашыма, па 1,5 кг збожжа, па 4 кг бульбы, шмат гародніны, фруктаў.

— Саракавую гадавіну Вялікага Каstryчніка, — гаворыць Ганна Аляксандраўна, — мы сустрэлі выдатнай працай. Сёлета здалі дзяржаве шмат сельскагаспадарчай прадукцыі. Многа атрымаюць і ўсе нашы калгаснікі.

Калгас «Маяк комунізма»,  
Барысаўскі раён.

К. ГЛУШАНІН

13

**С**ЯРОД палёй і пералескаў, расквеченых усімі фарбамі восені, стаяць велізарныя, падобныя на ангары, сцірты саломы. Здалёк паглядаюць курганы — нямая свеці мінульых стагоддзяў. Па схіле яру лепяца прыгожыя домікі пад бляхай, чарапіцай і толькі зредку пад саламянай страхой. Гэта старая беларуская вёска Задворцы.

Адразу-ж за вёскай пачынаецца глыбокі яр, або «Чортай выпас». Ніхто ў Задворцах не памятае, калі і чаму яго так пачалі называць. Ёсьць меркаванне, што назва звязана з чортапалохам, які яшчэ зусім нядайна адчуваў тут сябе поўным гаспадаром. Такое глумчэнне зусім абронтувана. А вось, чаму гэты яр назвалі «выпасам» сказаць цяжка. Калі пачыналіся дажджы, дно яру пакрывалася глеем, ператваралася ў болота, і толькі на адкрытых усім вятрам схілах рос бур'ян, які буйна гнаў з зямлі свое высокія сцяблы, не баючыся ні дажжу, ні гарачага сонца. Чортапалох вандраваў, перабіраўся на сумежныя палі, і змагацца з ім было нялётка.

Спускаемся кругой сцежкай на «Чортай выпас». На самым грэбені схілу яшчэ сям-там праглядае чортапалох. Яго нібы знарок пакінулі для канструту, бо праз якія-небудзь поўсотні метраў вачам адкрываецца буйная зеляніна азімых.

— Вось тут якраз і быў участак нашай Вольгі Якаўлеўны, — паказвае шырокім жестам сакратар партыйнай арганізацыі Аляксандар Андрэевіч Барысюк, — так званы «Чортай выпас». 12 калгасніц яе звяза ператварылі яго ва ўчастак высокіх ураджай ільну.

Звенявая Ваўранюк — высокая, сярэдніх год жанчына. З-пад каляровай хусткі выглядаюць пасмы густых русых власоў. Вольга Якаўлеўна ні на хвіліну не застаецца без спрэвы. Нават пры гутарцы ўсё мацней сціскае ручку зрасбленай калгаснімі ўмельцамі ільномуялкі — і чарговая шаўковістая жменя ільну з'яўляецца з-пад шасцярні. Памяты лён вырастает гарой.

Прабуем яго на моцнасць.

— А ну, дзяўчата, дапамажыце разарваць, — жартуе Вольга Якаўлеўна.

...У кожнай вялікай працоўнай справы — свая гісторыя. Вось каюцца, але хвалюючае апавяданне аб працоўным подзвігу ільнаводчага звяза Ваўранюк.

На паўтынным сходзе Аляксандар Андрэевіч Барысюк гаварыў:

— Ураджаі тэхнічных культур у нас нізкія, і людзі нібы прыміріліся з гэтым: такая, моў, зямля. Трэба на прыклад-



В. Я. Ваўранюк.

## НА БЫЛЫМ „ЧОРТАВЫМ ВЫПАСЕ“

дзе даказаць, што яны памяляюцца.

Доўга тадырай ісці комуністы, каму даць такое адказнае даручэнне. Назвалі Ваўранюк.

— Не справіца, — запраштаваў нехта, — тут патрэбны, як-нік, волыт, веды. Лён на нашых палях — культура новая...

Вольга Якаўлеўну запрасілі да сакратара партыйнай арганізацыі. Уважліва слухала яна яго і, не спяшаючыся, адказала:

— Падумаю.

— Ты не адступай, — пераконваў ён Вольгу. — Бачу, пранава табе па душы. А пра сумненні трэба гаварыць адкрыта. Ну, чаго баішся? У свае сілы не верыш?

— У свае веру, а вось я звяза... У мяне-ж розныя людзі. Ёсьць зусім маладыя, зялённыя...

— Людзі ў нас, Вольга, добрыя. Падняць іх толькі грэба. Мы табе дапаможам.

— А хто мяне навучыць, як лён вырошчваць, каб ураджай сабраць удвая, нават утрай большы сёлетняга? Хто ў нас гэтую навуку ведае?

— Навука — у кнігах. Зіма вялікая. Колькі паспее прачытаць! Ды і аграном дапаможа. Бярыся смела!

Вольга Якаўлеўна, уздыхнуўши, спыталася:

— А які-б вы ўчастак парайлі ўзяць?

— Гэта ўжо які дадуць. У тым якраз і штука, каб у звычайных умовах сабраць высокі ўраджай. Я, напрыклад, пераложныя землі ўзяў-бы. Там ёсьць дзе руки прыкладці

На другі дзень яны разам выйшлі на «Чортай выпас».

— Тут няхай і наразаюць, — сказала Ваўранюк.

— Так, — сказаў сакратар, аглядаючы яр, — спрадвечная цаліна, цяжкавата прыдзенца.

— З цяжкога лепш пачынаць, — цвёрда адказала Вольга. — І ўжо калі даб'емся ўраджаю, ніхто не скажа, што прыйшлі на гатовенькае.

Пахмурным днём, калі вецер касій дажджом зараслі чортапалоху, сюды прывялі трактар, і з-пад плуга вывернуўся першы пласт тлустай цаліны.

Звенявая была патрабавальнай да ўсіх і перш за ўсё да сябе. Дзе цяжэ — там яна. Зімой звяза адным з першых у калгасе выканала заданне па нарыхтоўцы мясцовых угнаенняў. Але нават і пасля гэтага збор іх не спыняўся.

— Вольга Якаўлеўна, — сказала неяк суседка Праскоўя Стасюк, — калі птушніка пад снегам парадкам курынага памёту засталося. Паехаць за ім трэба было-б...

— Вядома! Бяры дзяўчат і каб заўтра ўсё на ўчастак вывезлі.

Птушнік за сялом. Дарога да яго кругая і небяспечная, асабліва зімой. Ужо калі вярталіся, конь спатыкнуўся і паваліўся, сані папаўзлі з гары. Увечары сведкі расказалі пра гэта звеннівай.

«Дык вось чаму ў Праекоўі драпіна на ўвесі твар. А не прызналася», — падумала звеннівай.

Зімовымі вечарамі калгасніцы збіваліся то ў Ваўранюк, то ў сябровак — Вольгі Грачко,

Тацяны Ваўранюк, Агаты Саланіўская, Алена Цыбульская — і калектыву вывучалі волыт перадавых ільнаводаў.

...Адсяліся. Хутка з'явіліся дружныя ўсходы. Толькі-б радавацца! Але аднойчы ўночы над участкам навісла вялікая пагроза. Зямля была ўжо добра напоена дажджамі, і раптам зноў хлынуў лівень. Вада рынулася ў даліну, праста на «Чортай выпас». Першай прыбегла на ўчастак Вольга Якаўлеўна і на месцы поля ўбачыла возера.

— Капаць канавы! Хутчай па лапаты! — загадала яна.

На падмогу прыбеглі калгаснікі. Эта была цяжкая барацьба са стыхіяй, але перамагла воля чалавека: лівень яшчэ працягваўся, аднак вада ўвайшла ў штурнае рэчышча і цякла ўжо міма ўчастка.

Прапалолі пасевы два разы, падкармілі. І вось настай час уборкі. Калі лён выцерабілі і абмалацилі, аказаўся, што кожны гектар даў па 7 цэнтнеру насеяння і столькі-ж валакна.

Примаючы ад праўлення і партыйнай арганізацыі падзяку, Вольга Якаўлеўна сказала:

— Значыць, і на нашай зямлі лён можа добра радзіць.

...З-пад крытай павеци, дзе працуе звяза Ваўранюк, лъеца — вясёлая песня. Адны мнуць, другія трэплюць лён.

А які лянок!

— Сеем лён, як загадвае навука, — тлумачыць звенявая. — Па аблогах пасля шматгадовых траў... Каб нікому не было крыйдна, з кожнага дома прызначаем у звяза па аднаму чалачеку. Кожнаму-ж хочацца 2—3 тысячи рублёў атрымаць дадаткова. Улічаем працу строога па колькасці і якасці. Праўленне і партыйная арганізацыя дапамагаюць нам. Асабліва таварыш Барысюк. Заўсёды і параду дзельную дасць і дапаможа. Калі, напрыклад, лён выцерабілі і абмалацилі, то той-сёй з членай звяза палічыў, што можна і адпачыць. Але сакратар папярэдзіў: «Спрадвеку прынята лічыць, што лён нараджаецца двойчы: у полі і ў мачыле. Ствараўшы прыказку нельга забываць. Давайце хутчай лянок пад жнівеньскія росы!»

...Ля варот канторы «Заготлён» шафёро крута затармазіў.

— Адкуль? — запытаў прыёмшык.

— З калгаса імя Горкага, — адказала жававая жанчына, лёгка саскочыўши з кузава, і дадала:

— Лянок майго звяза...

Калі звязкі лёну выгрузілі і ўважліва праверылі, прыёмшык сказаў:

— Абрадавала Вольга Якаўлеўна! Прымем тваю прадукцыю 18 нумарам.

Н. ПІНЧУК.

Калгас імя Горкага, Брэсцкі раён.

# Дзевяць дачоў

**В**ЕСЕЛА і ўрачыста выглядаў домік на ўскраіне вёскі Баяры, калі ў госці да маці-герайні Веры Залескай сабраліся ўсе яе дзеяць дачоў.

— А, дочухна-ж мая! Як-же ты пахаращэла, — радасна сустракала маці Сіму, якая працуе ў калгасе «Комсамолец» і вучыцца завочна ў сельскагаспадарчым тэхнікуме.

— А ты што спынілася? Праходзь смялей у хату. Пакажы, як падрасла мая ўнучка?! — звярталася маці да замужнай дачкі Вольгі.

У гэтым доміку выраслі ў маці ўсе яе дзеяць дачоў. Іх працай цяпер ганацаца ў калгасе «17 верасня». Хто лепш можа выпаіць цялят, як не Фэля — сярэдняя дачка Веры Іосіфаўны? Каго часта хваляць у нясвіжскай раённай газеце «Чырвоны сцяг»? Аўгінню Залескую — лепшую даярку калгаса.

Шмат гора напаткала старэйшых дачоў Веры Іосіфаўны. У панской Польшчы яны маглі быць толькі найміткамі. «У вашага бацькі, дзеткі, і бульбы не хопіць на ўсіх вас», — скардзілася яна тады на свой лёс.

Толькі пры совецкім ладзе дзеци Залескай пачалі вучыцца. Старэйшыя сёстры пасля Вялікай Айчыннай вайны пайшлі працеваць на жывёлагадоўчыя фермы, на калгасныя палі і гароды. Малодшыя, Надзя і Раія, канчалі сямігодку. Маруся і Вера паехалі ў Мінск, каб дапамагчы ў аднаўленні разбуранай вайной прамысловасці беларускай сталіцы.

Мінула яшчэ колькі год. Умацавалася гаспадарка калгаса. Яго даходы дасягалі восьмі і дзеяці мільёнаў рублёў у год. Сям'я Веры Залескай пачала жыць заможна і культурна. Дочки штогод выпрацоўвалі да двух тысяч праца-дзён, на якія атрымлівалі не менш 400 пудоў збожжа, ад 20 да 25 тысяч рублёў грашыма.

Цяпер ужо не толькі лён, але і жывёлагадоўля пачала даваць гаспадарцы мільённыя даходы. Рэзка павялічыўся адкорм свіней, падвоіўся надой малака.

— Яшчэ які гадок, і нашу Ліпу не пазнаеш, — радавалася поспехам калгаса старэйшая дачка Вера, якая працуе зараз на Мінскім заводзе «Большэвік». — Кліч мужа, Аўгінка, ды пройдземся за Баяры, паглядзім, што будуюць у Высокай Ліпе.

Сёстры доўга аглядалі родныя мясціны.

— А як у цябе з надоямі малака? — пацікавілася Вера. — Хутка дагоніш амерыканцаў?

— І даганю. Па надоях наш калгас заняў другое месца ў раёне. За сем месяцаў я надаіла па 1 929 літраў малака ад кожнай каровы. К канцу года можа і да 3 000 дацягнуну.

— Дацягнуть можна, калі дашь кароўкам добра горму, — умяшалася ў гутарку малодшая сястра, будучы аграном Сіма Залеская.

— Ды ўжо-ж! Горму ў нас як-раз не бракуе. У адным толькі зялёнім канвееры да 300 гектараў сяяных траў. Вось-бы статак крыху павялічыць...

Калгаснікі ўжо летась сабралі па 13,5 цэнтнера збожжа і па 164 цэнтнёры бульбы з гектара. На 100 гектараў угоддзяў атрымалі 164 цэнтнёры малака і 30 цэнтнераў мяса. Але гэта было толькі пачаткам. Работнікі жывёлагадоўчых ферм абавязаліся за адзін год падвоіць здачу і продаж дзяржаве мяса і малака. Сёлета калгас дасць краіне 850 тысяч кілограмаў малака і 2 100 цэнтнераў мяса. А ў 1960 годзе на кожныя 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў намечана атрыманець 402 цэнтнёры малака і 110 цэнтнераў мяса.

Каб забяспечыць такі рост пра-

дукцыінасці грамадскай жывёлагадоўлі, калгаснікі ўмацоўваюць кармавую базу. Кожнай карове даеца ў дзень да 40 кілограмаў зялёной падкормкі. Ранній вясной ім давалі зялёнае жыта, пасля канюшыну ў сумесі з цімафеёўкай, кукурузу, кармавы лубін, сырадэлю.

Дочки колішняга бедняка, як сапраўдныя гаспадары арцельных багаццяў, хадзілі па сядзібе.

— Глянь, Верачка, на нашы свінарнікі! — гаварыла Аўгіня. — За год пабудавалі. А ўсё з таго саману. Сёлета мы больш 500 галоў свіней ужо адкармілі і яшчэ 300 стаіць на адкорме. Мы-ж абавязаліся даць краіне 1 556 цэнтнераў свініны.

— І дасцё?

— А як-же. Мы толькі ад першага апаросу выгадавалі больш тысячи парасят.

Сёстры спыніліся каля высокага цаглянага збудавання.

— А гэта будуецца наш калгасны клуб. На яго адпушчана мільён трыста тысяч рублёў. Унізе будзе вялікая кінозала, на другім паверсе — бібліятэка, радыёвузел, пакой для гурткоў.

— Добра жывеш, сястрыца! — сказала малодшая Сіма. — Як скончы тэхнікум, дык і я папрашуся на працу ў родны калгас.

**А. МАТУСЕВІЧ**

Калгас «17 верасня». Нясвіжскі раён.



Уся сям'я сабралася разам. Як-же з такога выпадку не сфатографавацца?



У сапраўдным мастацкім творы павінна адлюстроўвацца праўда жыцця. Вядома, не фатаграфічна, а глыбока тыпова, слай майстэрства, здаўтага з масы штодзённых падзеяў і з'яў. Такая праўда знайшла сваё адлюстраванне ў новым рамане Івана Шамякіна «Крыніцы».

Апісаныя ў кнізе падзеі адносяцца да часу нядайняга і знамінальнага ў нашым жыцці. «Гэта была восень вялікага руху, — піша аўтар, — восень разумнага перамяшчэння кадраў з кабінетаў устаноў, з цехаў заводаў у майстэрні МТС, у калгасы, бліжэй да зямлі. Тысячы людзей пакідалі абыжтыя месцы і ехалі туды, куды клікала партыя». Дзея рамана ахоплівае пярэдадзень гэтай восені і наступны год бурнай ломкі застарэлай сістэмы кіравання сельскай гаспадаркай.

Галоўны герой рамана — новы дырэктар Крыніцкай школы Міхась Кірылавіч Лемяшэвіч. З'яўляецца ён у калгасе напярэдадні восені, якая змяніла жыццё калгаснай вёскі. Чалавек рэдкай прынцыповасці і шчырасці, ён адразу ж уваходзіць у жыццё, як актыўны змагар. Уесь яго ўнутраны склад такі, што ён проста не ўмее стаяць убаку ад самой гушчы жыцця, ад цэнтра барацьбы. Энергія і актыўнасць натуры накіравала студэнта педвучылішча Міхася Лемяшэвіча ў партызанская лясы, яна-ж адарвала яго ад спакойнай кабінетнай працы над дысертацыяй і прывяла да цяжкай і клапатлівой работы ў сельскай школе. Лемяшэвіч ішоў у школу, каб набыць практычныя навык педагогічнай работы, праверыць неабходнасць і мэтанакіраванасць сваіх вучоных прац па педагогіцы. Але і тут натура не дала яму замкнуцца ў вузкіх рамках, а ўцягнула ў агульнае жыццё калгаса і раёна.

Па-сапраўднаму таленавіты твой твор, які мае адзін стрыжань, адзі-

## „Крыніцы“

ную душу, якая ўсё прыцягвае і змачоўвае. Такім стрыжнем І. Шамякіну ўдалося зрабіць свайго Лемяшэвіча — чалавека вялікай души і светлых ідэалаў. Усе дзеючыя асобы рамана так ці інакш сутыкаюцца з ім. І іменна ў парыўнанні з Лемяшэвічам асабліва ясна відаць, наколькі нікчэмны і нізкі зваднік Арэшкін, наколькі чужы народнай справе гаварун і сябrelub Бародка, наколькі тупы і невук няздатны старшыня Патап Махнac.

Разам з тым Міхась Лемяшэвіч не кананізаваны вобраз праведнага святога. Гэта жывы чалавек, у якога ёсць свае недахопы: часам ён памыляецца, захапляецца. Але не памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. Лемяшэвіч-жа ўесь у дзеянні, у руху, у пошуках, у роздуме. Высокая патрабавальнасць да сябе і людзей, жаданне ва што-б там ні стала знайсці правільнную і сумленную дарогу ў жыцці немінуча прыводзяць Лемяшэвіча да перамогі над сваімі памылкамі і слабасцямі.

Востра і непрымірима сутыкаюцца ў рамане людзі розных жыццёвых прынцыпаў. Сакратар райкома Арцём Бародка прызычайцца любавацца сабой, сваім уменнем кіраваць, весці за сабой масы, красамоўнічаць на сходах. Гэтая натура самалюбівая і ганарыстая, якая не церпіц пярэчанняў. Яму здаецца, што людзі ў раёне існуюць для яго, а не ён для людзей. «Гняцеш ты, Арцём, сваім аўтарытэтам людзей, глушыш іх ініцыятыву», — заўважае яму стары комуніст Валатовіч. «Я шэсць год цягну раён!» — ганарыста адказвае Бародка, прымаючы сяброўскую крытыку Валатовіча за жаданне падкапацца пад яго і заніць месца першага сакратара райкома. Цэлым радам учынкаў, не вартых звання комуніста і сумленнага чалавека, Бародка выкryвае сябе ў вачах калектыву і партыйнага кірауніцтва. Народ, разгледзеўшы сапраўдны твар раней усім паважанага сакратара, адхіляе яго ад кірауніцтва раёнам. Пісьменніку ўдаецца паказаць, што справа тут не ў разладзе Бародкі з Лемяшэвічам, Валатовічам або Жураўскім, а ў тым, што ён забыў абавязак сапраўднага комуніста ва ўсім і ўсюды сумленна служыць народу.

Вялікай удачай аўтара з'яўляецца вобраз урача Наталлі Пяцроўны Марозавай, якая к канцу рамана стала жонкай Лемяшэвіча. Усё жыццё гэтай

маленькой, кволай жанчыны — поздвіг у імя абавязку і любvi. І выконвае яна свой абавязак спакойна, без высокапарных слоў і думак, як быццам робіць адзіна магчымую для сябе справу. Але людзі бачаць тое, чаго не заўважае за сабой сама Наталля. Яны ўсёй душой прывязаліся да гэтай працаўтай жанчыны. «Яе клікалі на сустрэчу франтавіка, на вяселле — і яна танцевала там і спявала, шчыра радуючыся шчасцю людзей. Да яе прыходзілі жанчыны з вялікім горам сваім — паведамленнем аб смерці мужа ці сына, і яна плакала разам з імі над іх і над сваім горам». «Наша Наташа», — гаварылі пра яе ласкава. Страціўшы на вайне мужа, Наталля Пяцроўна доўгія гады не можа забыць яго. І толькі тады, калі на яе шляху стала сапраўднае, непераадольнае пачуццё, яна палічыла, што мае права на новае, жаночае шчасце. Яе вобраз, напісаны ўсхалявана і тонка, захапляе сваёй жаноцкасцю і паэтычнасцю. Нам вельмі правільнімі здаюцца словаў аднаго з герояў кнігі, калі ён просіць Наталлю Пяцроўну дараваць яму не зусім прыстойны ўчынак: «Ты наша сумленне, Наташа. Даруй. Не асудзі».

На першы погляд як быццам вельмі звычайнія справы адбываюцца ў Крыніцах. Прыехаў у школу новы дырэктар. Рашэнні партыі па-новаму павярнулі жыццё калгаса. На месца старога старшыні, якога народ не любіў, выбралі новага, спактыканага і чулага Валатовіча. Замест дэмагога Бародкі стаў сакратаром райкома сапраўдны комуніст Жураўскі. Інакш пайшлі справы і ў МТС. Прачнуйця Рашчэнія, які ўпаў было ў сmutак і апатыю. Таленавіты і энергічны Сяргей Касцянок стаў галоўным інжынерам. Перажыў першае расчараванне славы хлопец Алёша Касцянок. Тоё-сёе начала разумець у жыцці пустышка Рая. Не абышлося і без сумных падзеяў, калі ўспомніць смерць усімі любімага старога настаўніка Данілы Платонавіча і разбітае сэрца Сяргея Касцянка, які трошкі нарады каҳаў Наталлю Пяцроўну.

Кніга напісана пра самае звычайнае жыццё самых звычайных совецкіх людзей. Аднак з самага пачатку яна глыбока хвалюе чытача, бо галоўная думка твора бясконца яму бліzkая — аб прамых і сумленных шляхах да шчасця, да якога няспынна імкнуща людзі. «Імкнуща гэтак-же няспынна, як няспынна струменяць свае чистыя воды вечна жывыя крыніцы».

I. КЛІМАШЭУСКАЯ



Ліяна ДАСКАЛАВА

## Мы не драмлем

(Урывак)

Калі на ложку променъ заўладарыць  
І загадае вейкі расчыняць,  
І абшчарэпяць шыю мне дзве пары  
Вільготна-цёплых, мілых ручанят, —  
  
Я трапячу любоўю невымернай,  
Любоўю маці ўсіх эпох-вякоў,  
І прысягаю клятвай самай вернай,  
Што да маіх сыночкаў-галубкоў  
  
Рука бандыцкая не дакранеца!..  
У іх блакітны дзень я не драмлю.  
Мая любоў, што распірае сэрца,  
Свяшчэнным гневам ступіць на зямлю.  
  
І будзе помсіць, і ў любы закутак  
Няшчаднай карай з'явіца яна —  
За кроў дзяцей, за горкі матчын смутак,  
За ўсе пакуты, што нясе вайна.  
  
О, дзеци!..  
Складачкі на пухлых ручках,  
І лепятанне ў вуснах немаўлят,  
І каснічкі ў кудзерках-завітушках —  
Хіба мілей што ведае зямля?  
  
І хоць мая любоў магла-б змясціца  
На пульхнай шчочцы ў ямачы адной —  
Яна ніякай сіле не скарыцца,  
Яе ніякай не змагчы вайной!  
  
Не, і ўявіць таго не можа вораг,  
На што-б хапіла ў май сэрцы сі!  
Я-б дні і ночы у лабараторыях  
Знішчала смерць разносную — бацыл,  
  
Па ўсей зямлі пратэсты падымала-б,  
Хоць смерць у сэрца дула навяла,  
І, нібы Робсан, песню-б заспявала,  
І, нібы песня, смелаю-б была.  
  
Я-б, як Раймонда, без развагі, мужна,  
Лягла грудзьмі, каб не прайшоў цягнік;  
Я-б незлічонай стала і нязрушнай,  
Каб ні адзін забойца не пранік;  
Слязьмі-б змачыла порах, каб вінтоўкі  
Не слалі куль, гарматы не раўлі;  
Сто раз памёрла-б за хвіліну, — толькі-б  
Яны, народжаныя мной, жылі!  
  
Усё, што мае добры сэнс на свеце,  
Зліося сёння ў поклічы адным:  
Мір адстаем!  
Спакойна спіце, дзеци!  
Для вашай долі мір мы адстаем!

Пераклад з балгарской мовы Ніла ГІЛЕВІЧА.

Імя таленавітай паэтэсы Ліяны Даскалавай вядома шырокаму колу балгарскіх чытачоў.

Л. Даскалава нарадзілася ў 1927 годзе ў сяле Пярушчыца, непадалёк ад Плоўдзіва. Скончыла гімназію ў горадзе Дзімітраве, а затым юрыдычны факультэт універсітэта ў Сафіі. Першы зборнік паэтэсы «Калі мары збываюцца» выйшаў у 1953 годзе. У 1955 годзе была выдадзена другая книга Даскалавай — «Белыя чароды».

У мінулым годзе Л. Даскалава наведала Совецкі Саюз і зараз рыхтуе да друку новы зборнік вершаў, прысвечаны совецкім любдзям. Сёлета паэтэса зноў пабывала ў нашай краіне, наведала і Беларусь і яе сталіцу Мінск.

«Як маци траіх дзяцей, — піша паэтэса, — мяне асабліва хвалюе барацьба за мір, якая еднае жанчын усяго свету. Таму значная частка маіх вершаў прысвечана барацьбе за мір».

На здымку: Ліяна Даскалава ў Мінску.

12 настрычніка 1943 года — памятны дзень для народаў Совецкага Саюза і Польскай Народнай Рэспублікі.

У гэты дзень польская дывізія імя Тадэуша Касцюшкі ў вёсцы Леніна Горадзішча раёна Магілёўскай вобласці прыняла першы бой супроты нямецка-фашистскіх захопнікаў на совецкай зямлі, абараняючы гонар і незалежнасць сваёй Радзімы. Польская дывізія сумесна з совецкімі войскамі прарвала на гэтым участку фронта добра ўмацаваную абарону немцаў і адкінула іх далёка назад. Сумесны ўдар у вёсцы Леніна значна палегчыў становішча совецкіх войск на іншых участках фронта.

За герайзм, праяўлены ў змаганні з ворагам, больш 200 воінаў польскай дывізіі былі ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі, а 5 чалавекам прысвоена званне Героя Совецкага Саюза.

12 настрычніка польскі народ называў Днём стварэння Польскага войска.

Польскі і совецкі народы шануюць памяць герояў, якія загінулі смерцю адважных наляя вёскі Леніна. Гэтай гісторычнай дате польскія спартсмены-матацыклісты прысвяцілі мата-крос.

На здымку: спартсменкі Лігі сяброў салдата на прывале на участку Мінск — Орша. Злева направа: майстры спорту Тэрэза Фронт, Станіслава Паўляк і спартсменка Альфрэда Дэмпс.

Фото Н. Гацко.



Звесіўшы ногі ў ваду, сядзіць на плыце бронзавы ад загару барадаты чалавек і з цікавасцю пазірае на акулу, якая плыве ў некалькіх метрах ад яго. Другі, такі-ж голы і барадаты, стаіць за рулём, трэці ўважліва чытае книгу, двое заняліся разыёперадатчыкам, адзін спіць.

Плыт невялікі: у даўжыню ён некалькі перавышае 10 м, у шырыню — каля 6 м. Над галавой — гараче сонца тропікаў; навакол, на тысячи кілометраў — бязмежныя воды Ціхага акіяна. Самым дзіўным, аднак, з'яўляецца тое, што гэтыя людзі не падобны на пацярпейшых караблекрушэнне: яны выглядаюць спакойнымі, здаровымі, вясёлымі, нібы знаходзяцца не сярод акіяна, а робяць маленкую прагулку па Волзе або Дняпры.

На плыце яны аказаліся па добрай волі: ужо больш месяца навуковая экспедыцыя нарвежскага гісторыка Тура Хейердала знаходзіцца ў дарозе, выконваючы здзіўляючы па смеласці пераход на плыце ад берагоў Поўднёвой Амерыкі да астрравоў Палінезіі.

На плытах праз Ціхі акіян — найвялікшы акіян зямнога шара?


Вучоны смяяліся; ніхто не хацеў усур'ёз абміркоўваць гэтае пытанне. Тады Хейердал задумаў пабудаваць такі-ж самы плыт, на якіх плавалі індзейцы, і пераплыць Ціхі акіян, каб доказаць, што гэта магчыма.

Мала хто верыў у поспех экспедыцыі. Пасол адной з вялікіх дзяржаў, — успамінае Хейердал, — прасіў адмовіцца ад падарожжа, пакуль не позна, і ў заключэнне гутаркі сказаў: «Вашы бацькі і маці будуть вельмі засмучаны, калі даведаюцца аб вашай смеласці». Адзін адмірал запэўніваў, што плыт зломіцца на хвалях; нехта заявіў, што бярвені намокнуць і патонуть. Мараці аднадушна гаварылі, што справа скончыцца дрэнна...

Усё гэта гучала вельмі сумна, але Хейердал цвёрда верыў у здольнасць старожытных людзей перасякаць акіяны на плытах і лодках. Не задумаліся і астатнія пяцёра ўдзельнікаў экспедыцыі. Усе яны былі людзі адважныя, вытрыманыя, упартыя. Сам Хейердал і двое яго сяброў змагаліся супроты фашыстаў, а адзіны швед сярод нарвежцаў — Бенгт Даніэльсан — быў спрактыкаваны падарожнікам. Нельга аднак не адзначыць і таго, што ні адзін з шасці смельчакоў не быў мараком.

Плыт зрабілі з бальзамага

# Падарожжа



«Кон-Цікі» ў момант штурму.

## на „Кон-Цікі“

Сотні год падарожнікі і вучоныя самых розных краін свету даследуюць нашу Зямлю. Колькі выдатных імен і найвялікшых адкрыццяў стала вядома чалавечству! Паглядзіш на карту свету — і здаецца, німа ўжо кутка, куды-б не ступіла нога чалавека, куды-б не пранік яго даследчыкі, чаго не пазнаў-бы яго праніклівы розум.

Але гэта толькі так здаецца. Мудрая кніга прыроды пазнана і прачытана яшчэ далёка не да канца. І таму кожная новая яе старонка, адкрытая для чалавечства, з'яўляецца найвялікім даследчынем, якое выклікае заслужаную павагу і захапленне тымі шукальнікамі науки, хто ідзе на пошуки невядомых старонак без страху, з велізарнай верай у сілу науки, у сілу чалавечых познанняў.

Ніжэй мы друкуем нарыс аб такіх самаадданых і смелых шукальніках.

дрэва, драўніна якога ўдвая лягчэй корка. Бярвені звязалі вяроўкамі, зверху зрабілі насціл з бамбуку. З бамбуку-ж зрабілі невялікую каюту; затым паставілі дзве мачты, якія звязалі вяршыні. Да іх прыматаўчалі чатырохвугольны парус з рысункам Кон-Цікі — легендарнага продка палінезійцаў, які, паводле легенды, прывёў на астрравы Палінезіі свой народ. Плыт так і назвалі: «Кон-Цікі». Увогуле ён з'яўляўся дакладнай копіяй старадаўніх індзейскіх плытоў.

Усё гэта добра, скажаце вы, але плытамі звычайна карыстаюцца, калі трэба плысці ўніз па цячэнню, акіян-жа — не рэчка. Правільна. Але справа ў тым, што і ў акіяне ёсьць цячэнні.

Трэба мець велізарную мужнасць, каб адважыцца на нешта падобнае.

...Чатырохметровая хвала імкліва набягае з кармы. Праз некалькі секунд яна абрушыцца на плыт — і ад яго, відаць, застануцца адны шчэпкі. Секунда, другая... і плыт лёгка, як корак, узлятае ўверх, а затым павольна, спакойна апускаецца ўніз. Зноў набягае хвала, зноў плыт узлятае ўверх, затым ўніз... Вада, што трапляе на плыт, тут-же спадае праз шчыліны паміж бярвеннямі. Аказваецца, старадаўнія індзейскія плыты былі нядрэнным сродкам падарожжа па акіяне.

Асабліва цяжка даваліся першыя дні, калі падарожнікі яшчэ не навучыліся кіраваць плытом; потым усё ўвайшло ў свою каляіну. І дзень за днём, тыдзень за тыднем плыт ішоў на заход.

Навокал кіпела жыццё. Уесь час праносіліся лятучыя рыбы, здольныя выскокаць з вады і некаторы час несціся ў паветры. Сустракаліся дэльфіны, кіты, якія часам падплывалі на некалькі метраў да плыты; шмат было тунцоў, макрэлей; амаль нязменнымі спадарожнікамі плыта былі акулы. Паколькі лятучыя рыбы часта падалі на плыт, то «першы ававязак кока, як толькі ён прачынаўся раніцай, — піша Хейердал, — заключаўся ў тым, што ён выходзіў на палубу і падбіраў усіх лятучых рыб, якія зрабілі на працягу ночы пасадку на плыт». Рыбу тут-же смажылі, а таксама выкарыстоўвалі як нажыўку для больш буйнай рыбы.

«Звычайна, — гаворыць Хейердал, — даволі было папярэдзіць кока за 20 хвілін, калі мы хацелі атрымаць на абед свежую рыбу». Кок (ім па чарзе былі ўсе ўдзельнікі экспедыцыі) тут- же зідаў самаробную вудачку — і праз некалькі хвілін рыба ўжо білася на палубе. Акрамя рыбы, можна было ўжываць у ежу і планктон — найдрабнейшыя марскія організмы, якія плаваюць у акіяне ли самай паверхні. Яго вылоўлівалі спецыяльнай сеткай і елі ў сырым або вараным выглядзе: наогул, паводле слоў Хейердала, «памерці з голаду было немагчыма».

Акулы спачатку ўнушалі падарожнікам вялікую павагу. Але паступова асцерагаліся іх мени і хутка пачалі ўвялікай колькасці лавіць іх на кручок, прывязаны да сталёвага тросіка. Урэшце, справа дайшла да таго, што акул пачалі лавіць... рукамі! Калі ўспомніць, што звычайна акулы мелі ў даўжыню 2—3 м і валодалі велізарнай

сілай, то нельга не дзівіца экіпажу «Кон-Цікі».

Справа адбывалася так: кавалкам рыбы акулу падманьвалі да самага плыті, знянацку хапалі яе за хвост і, рэзкім рухам выхапіўши яго з вады, прыціскалі да бярвеннія. Акула адразу траціла большую частку сілы і энергіі: без хваста яна нічога не магла зрабіць.

У пачатку ліпеня ўзняўся жорсткі штурм, пяціметровыя хвалі адна за другой абрушваліся на плыт. «Асобныя грабяні з шыпеннем несліся на вышыні 6—8 м, — успамінае Хейердал. — Усё мы, сагнуўшыся ў тры пагібелі, з цяжкасцю ўтрымліваліся на палубе...»

21 ліпеня амаль не здарылася бяда. Герман Ватсінгер упаў у ваду, і зараз-жа пачаў адставаць, бо плыт рухаўся са значна большай хуткасцю, чым плавец. Ватсінгер прыкладаў адчайныя намаганні, каб дагнаць плыт, але з кожнай секундай прыкметна адставаў... «Рантам мы ўбачылі, што Кнут кінуўся з плыты і нырнуў галавой уніз у акіян. У адной руці ён тримаў выратавальны пояс і плыў, апіраючыся на яго». За вяроўку, прывязаную да выратавальнага пояса, абодвух хутка выцягнулі на плыт.

Пасля 97-дзённага плавання, прайшоўши на плыце каля 8 тыс. км па Ціхім акіяне, «Кон-Цікі» дасягнуў мэты. Так закончылася гэтае дзіўнае падарожжа, якое з'яўлялася адной з самых адважных і выдатных навуковых экспедыцый апошняга стагоддзя. Сваім плаваннем Хейердал даказаў існаванне ў старожытнасці сувязей паміж Палінезіяй і Амерыкай.

Падарожжа на «Кон-Цікі» выклікала нямала пераймання. Адным з найбольш здзіў-

ляющих і ў той-же час каштоўных з пункту погляду науки было плаванне Бамбарда.

У 1952 г. малады французскі ўрач Бамбард 63 дні, адзін, на гумавай (!) лодцы пераплыў Атлантычны акіян. Цікава, што харчаваўся ён выключна тым, што даваў яму акіян, і піў горка-салёную марскую ваду: калі ён дасягнуў вострава Барбадоса (ля берагоў Амерыкі), аварыіны запас прадуктаў харчавання заставаўся някранутым.

Плаванне было выключна цяжкае. Бамбард быў адзін. Часам яго ахопліваў панічны страх, ён цяжка хварэў на дызентэрью. Але Бамбард не здаваўся, упарты працягваў падарожжа і, страйгушы 23 кг вагі, змучаны, хворы, дасягнуў усё-ж Амерыкі, прайшоўши на маленькой лодцы 5 тыс. км па акіяне.

У 1954 г. амерыканец Віліс у адзіночку падарожжа на плаванне «Кон-Цікі». На такім-же бальзамім плыце за 115 дзён плавання ён прайшоў 11 тыс. км ад Перу да вострава Самоа. Вілісу ў той час быў 61 год. За час экспедыцыі ён ледзь не загінуў, зваліўшыся з плыты. Ён пачаў хутка адставаць... Нечакана Віліс адчуў у руцэ тонкую леску, на якую лавіў акул. І вось, павольна, асцярожна, ён пачаў падцягвацца да плыты. Калі леска парвецца — усё скончана... Але леска вытрымала...

Небяспечнейшыя падарожжы па акіяне на плытках і лодках прадаўжаюць прыцягваць увагу. Магчыма, што ўжо ў бліжэйшы час мы зноў пачуем пра смельчакоў, якія рызыкнулі ў невялікіх суднах пусціца ў небяспечнейшае плаванне.

**I. ШЫШКІН,**  
правадзейны член Географічнага таварыства СССР.



Пасля выдатнага ўлову. Акулы на палубе «Кон-Цікі».

## Паходжанне і сутнасць рэлігійнага сектанцтва

**Д**А ЛІКУ рэлігійных перажыткаў, што яшчэ захаваліся ў свядомасці некаторай часткі совецкіх людзей, адносацца і веравучэнні, якія прапаведваюцца рознымі сектамі.

Некаторыя думаюць, што «хрысціянства» і «хрысціянская рэлігія» — нешта адзінае цэлае. На самай справе хрысціянская рэлігія, як і ўсякая іншая, з пачатку свайго ўзнікнення ніколі не была адзінай.

Адны хрысціянскія цэрквы ўзніклі некалькі стагоддзяў таму назад, другія — пазней. Некаторыя адкалоліся ад пануючых цэркваў — каталіцкай, праваслаўнай — і ўтварылі секты.

Усе рэлігійныя секты пропаведваюць антынавуковую ідэалогію: веру ў бога, чуды, замагільнае жыццё; заклікаюць веруючых пасіўна чакаць дапамогі ад «небеснага збавіцеля»; адводзяць ад адзіна правільнага шляху барацьбы з сапраўднымі віноўнікамі народнай галечы, гора і пакут — памешчыкамі, капиталістамі і кулакамі; пропагандуюць адход ад барацьбы за лепшае жыццё на зямлі; стараюцца прымірыцца з гвалтаўнікамі; штурхаюць на пустыя і бясплодныя мары аб шчасці ў царстве нябесным.

Вялікую Гаstryчніцкую соцыялістычную рэвалюцыю і совецкую ўладу многія завадатаі сектанцкіх арганізацый супстрэлі з непрытоенай злосцю. Яны заклікалі да паўстання, да непадначалення Советам. Прыкрываючыся запаведзю «не забі», сектанцкія верхаводы заклікалі веруючых адмаяцца ад службы ў Чырвонай Арміі, не ўдзельнічаць у абароне маладой Совецкай рэспублікі. Антысовецкая дзеянасць сектан-

таў выявілася і ў перыяд масавай калектывізацыі. Яны распаўсюджвалі антысовецкія чуткі аб тым, што ўступшых у калгас будуть клеймаваць «пячаткай антыхрыста», што калектывізацыя сельскай гаспадаркі сведчыць аб набліжэнні «канца свету», таму трэба рэзакаў жывёлу, не плаціць падаткаў, не выходзіць на работу, не апрацоўваць зямлю.

Перамога соцыялізма ў нашай краіне канчаткова падарвала карэнні рэлігіі. Не стала эксплуатацыя чалавека чалавекам, ліквідаваны беспрацоўе і галечы, ажыщёўлена сапраўдная культурная рэвалюцыя. Усё гэта паслужыла прычынай масавага адходу працоўных ад рэлігіі і сектанцкіх веравучэнняў.

Сектанцтва ставіць рэлігію на першое месца ў жыцці, стараецца адараць і ізяляваць веруючых ад грамадства, адвесці ад барацьбы за жыццёвую інтарэсы працоўных. Усе імкненні сектанта замыкаюцца ў рамкі свайго вузкага свету, аблішчыны. У цэнтры яго — малітоўны сход і пропаведзь аб тым, што ўсё жыццё чалавека прадвызначана богам, што хутка прыйдзе «канец свету». Усё, што выходзіць за межы аблішчыны, у сектантаў лічыцца грахоўным. Заняткі людзей, усе іх імкненні — усё гэта пустое, гавораць сектанты. Сапраўднае шчасце чалавека — не ў зямным жыцці, не ў змаганні за тое, каб зрабіць яго шчаслівым і радасным, бо зямное жыццё — часовае існаванне, а яго радасці — ашуканства. Сапраўднае жыццё будзе пасля смерці — на нябесах, аб чым чалавек і павінен думачы.

Сектанцкія малітвы, пропаведзі, песні ставяць мэтай атруціць у чалавека веру ў свае сілы, заглушыць волю, пасеяць песьмізм і роспач, унушыць чалавеку, што ён — слабая, грахоўная істота, якая нічога не варта. Усведамленне свайіх нікчэмнасці і бездапаможнасці — самая каштоўная якасць веруючага сектанта.

Знаходзячыся пад уздзеяннем такіх павучанняў, сектан-

тант непрыкметна для сябе паддаецца іх уплыву. Ён адыха-  
дзіць ад удзелу ў грамадскім жыцці, ад чытання лігаратуры  
і газет, наведвання кіно, тэатра, сходаў, пазбягае сяброў,  
адасабляеца, усё думae аб адным, што хутка прыйдзе «ка-  
нец свету», што ўжо наогул нічога не трэба.

Людзі, якім удалося вырвацца з-пад уплыву гэтых вера-  
вучэнняў, успамінаюць аб сектанцтве, як аб страшэнным  
сне, і бясконца ўдзячны тым, хто абудзіў іх да творчага  
жыцця. Так было, напрыклад, з двума вучаніцамі Чэрнігau-  
скага кааператыўнага тэхнікума Ляпехай і Беднай. Сябры  
зауважылі, што дзяўчата пачалі адасабляеца ад калектыву,  
не захацелі ні з кім сябраваць, перасталі хадзіць у кіно,  
браць книгі ў бібліятэцы. Аказалася, што яны сталі сектанцамі.  
Шмат працы паклалі комсамольцы, каб даказаць  
ім памылку. Затое потым сяброўкі былі ім бясконца ўдзячны. «Вы не ўяўляеце, якую вялікую справу зрабілі для нас.  
Калі-б не вы, страшна нават падумаць, кім-бы мы сталі!», —  
адкрыта прызнаюць яны.

Моладзь, трапішы да сектантаў, траціць самае галоўнае:  
веру ў свае сілы, радасць жыцця. Сектанты ўсімі сродкамі  
стараюцца ўтрымаць адзінаверцаў. Яны ўважліва сочачы за  
імі, асабліва за моладзю. Ільіна Е. з Магілёва расказвае,  
што калі яна, будучы сектанткай-пяцідзесятніцай, аднойчы  
схадзіла з сяброўкай у кіно, члены секты доўгі час не дава-  
лі ёй спакою — усё павучалі і страшылі. Яна ўсё-ж паству-  
піла ў палітасветвучылішча, дзе дзякуючы старанням вы-  
кладчыкаў і вучняў парвала сувязь з сектай і ўступіла ў  
комсамол. Праз друк яна дзякавала ўсім, хто яе выратава-  
ў, і перасцерагала моладзь, каб не паўтарала яе памылку.

Асабліва рэакцыйную ролю выконваюць сектанты-пяцідзе-  
сятнікі (яны-ж «трасуны»). На сваіх таямнічых сходах у  
часе малітвы яны ўзнімаюць руکі і галаву ўверх, заплющы-  
ваюць очы, выкрываюць няскладныя слова, въюць, тра-  
сущыца, чым даводзяць слёбе да прытуллення разуму, да цяж-  
кіх псіхічна-нервовых захворванняў. Часам справа кан-  
чаецца тым, што пасля шматдзённага малення некаторыя з  
веруючых на глебе нервовага ўзрушэння канчаюць самагуб-  
ствам або трапляюць у бальніцу для душэўна хворых.

Такі лёс напаткаў Манько Т. А. з вёскі Канстантаў (Клі-  
чаўскі раён Магілёўскай вобласці). Яна сістэматычна навед-  
вала маленні сектантаў, у выніку захварэла на шызафрэнію  
і ўжо некалькі год знаходзіцца пад наглядам урачоў-псіхія-  
трапаў. А ў вёсцы Лыткіна (Кіраўскі раён Калінінскай воб-  
ласці) пасля трохдзённага малення ўсёй сям'і Смірновых ба-  
буля, каб прынесці ўсявішнему збавіцельную ахвяру, забіла  
свайго 11-месячнага ўнука.

Сектанты хвальяцца, што яны выступаюць супроць  
п'янства, курэння, хулиганства, распusty, што толькі на  
аснове іх «евангельскай» маралі можна пазбыцца многіх  
заган; што толькі вера ў звышнатуральныя сілы можа слу-  
жыць асновай высокай маральнасці; што яны стаяць за  
стварэнне моцнай сям'і. А на самай справе? Ад сектанта  
патрабуеца, каб ён, калі яму перашкаджае сям'я, парываў  
з ёю ўсякія сувязі. У 1956 годзе Алекіна О. і Мацюшэў-  
ская С. з Магілёва пад уплывам секты пакінулі сем'і і толькі  
нал уздзейннем грамадскасці вярнуліся да сямейнага ачага.  
А нейкая Шпунтова М., уступішы ў секту пяцідзесятнікаў,  
кінула сям'ю і стала жыць з «духоўнымі мужамі», якіх  
вельмі часта мяніла, як вандроўная прарапедніца. Усё гэта,  
як бачым, вядзе да разбурэння сям'і і бытавога разлажэння.

Сектанты шмат увагі ўдзяляюць жанчыне. Сектанты шмат  
гавораць, што толькі ў іх абшчынах існуе сапраўдане роўна-  
праўне жанчыны з мужчынай, што толькі яны змагаюцца за  
«моцную сям'ю», за «чыстату плюбнага жыцця», за выхава-  
нне дзяцей у духу «высокай хрысціянскай маралі», за хрысціянскае бытавое выхаванне. Не кожная жанчына можа  
разбрэца, што скрываеца за гэтымі напышчанымі фразамі прарапеднікаў.

Сектанты сцварджаюць, што ў абшчыне жанчына роўна-  
праўна. Вядома, адкрыта гаварыць абы тым, што яна ў іх на-  
вольніца, яны не могуць. Аднак, паводле іх «вучэння» жан-

чына — «слабае стварэнне»; доля жанчыны — доля, поўная  
ўздыхання і смутку; жонка павінна ўсё рабіць для мужа,  
слушаць яго, яму падначальвацца і знаходзіцца пад яго  
ўладай.

Аб сектанцкім «роўнапраўі» гаворыць такі выпадак. Ма-  
ладая людзі Наташа Жыгаліна і Георгій Капнін пазнаёміліся  
у Ташкенце, запісаліся і пачалі жыць у бацькоў Жыгалінай,  
недалёка ад горада, дзе Наташа працавала зоатэхнікам. Ве-  
чарамі Капнін кудысьці адпраўляўся. На пытанне жонкі да-  
ваў адзін адказ: быў у сяброў, у сваіх «братоў». Неўзабаве  
ён патрабаваў ад жонкі, каб яна перастала ездзіць у Таш-  
кент да сябровак, пакінула работу, нікуды не выходзіла  
з дому і не думала нават вучыцца ў інстытуце. Жонка ка-  
тэгарычна адмовілася выканань таёе патрабаванне. Тады  
азвярэлы муж забіў жонку, а сам скрыўся. Гэты выпадак  
(адзін з многіх, якія наглядаюцца ў быту сектантаў) кра-  
самоўна сведчыць аб «роўнапраўі» жанчыны ў сектанцкай  
абшчыне.

Комуністычная партыя вядзе ўпартую барацьбу за здаровы  
быт совецкіх людзей, за сапраўдане роўнапраўне жанчын у  
рабоце і быту. Зыходзячы з марксісцка-ленінскай тэорыі, яна  
лічыць, што ўмацаванне новых адносін паміж людзьмі маг-  
чыма толькі на падставе вольнай ад эксплуатацыі калек-  
тыўнай працы, на падставе заможнага і культурнага жыц-  
ця ўсіх членаў грамадства.

Перадавыя совецкія людзі паказваюць узоры маральнай  
стойкасці, мужнасць і герайзму працы і ў барацьбе з вора-  
гамі. З комуністычнай маралі яны чэрпаюць бадзёрасць,  
аптымізм, непахісную веру ў свае сілы.

Але трэба памятаць, што пакуль невялікая колькасць на-  
сельніцтва знаходзіцца яшчэ пад уплывам сектанцкіх арга-  
нізацый, якія вядуць работу, процілеглу ідэалогіі нашай  
партыі і Советскай дзяржавы, задача партыйных, комсамоль-  
скіх, профсаюзных і іншых культурна-асветных установ —  
удумліва і мэтанакіравана праводзіць сярод насельніцтва  
і асабліва сярод жанчын і моладзі палітычную, культурную  
масавую і антырэлігійную работу, на канкрэтных прыкладах  
выкryваць рэакцыйную сутнасць сектанцкага вучэння і пра-  
паганды.

К. ГАРАХОВІК.

## Кабета і камета

Эдуард ВАЛАСЕВІЧ

[Байка]

Адна набожная кабета

Учула звон, не разбраўшыся як след,

Што да зямлі ляціць хвастатая камета...

— Канец усім! Загіне свет!

Ото нябеснае знаменне...

Настане мор, чума, землетрасенне,

Знішчальная вайна!

Загаласіла ў роспачы яна

I. бразнуўшыся ніцма на падлогу,

Маліцца пачала уедна богу:

— О, матка боская, душу хоць уратуй!

Не дай загінуць ёй у пекле...

А пад акном, праходзіла суседка Тэклія:

— Кабеціна, кінь глупства, — кажа, — не блазнуй...

Ты-ж ведаеш, што божая ласка

Не дасць ні хлеба і ні мяска...

Навошта-ж лбом падлогу малаціць?

Хадзем на ток рабіцы!

— Не-не! Цяпер нічога мне не трэба...

Малю я аб адным: каб душанька патрапіла у рай,

На неба!

— Вось нецярпівая персона! Рай ёй падавай...

Ты не спяшайся дужа! Пачакай!

Не узмірай дарэмна звону,

Ды меней вер малітвам, забабонам...

*Адказы на пытанні чытачоў*

## КАСАВОКАСЦЬ І ЯЕ ЛЯЧЭННЕ

Урач Э. Е. КРАУЦОВА

Як працуе мышачны апарат вока?

Вочы прыводзяцца ў рух з дапамогай шасці знадворных мышчаў, якімі кіруюць нервы.

Калі вочы глядзяць у адзін бок, то яны знаходзяцца ў нязменных адносінах адно да другога. Калі трэба разгледзець які-небудзь далёкі прадмет, вочы робяць рад дробных рухаў, каб атрымаць яго выразны вобраз.

Пры поўным спакой мышачнага апарата вочы займаюць сярэднія становішча. Цэнтр рагавіцы знаходзіцца прыблізна пасярод вочнай шчыліны; пры гэтым глядзельныя лініі аднаго і другога вока ідуць паралельна. Такі стан называецца артафорыем (нормальным).

Аднак артафорыя сустракаецца параўнальна рэдка. Часцей глядзельныя лініі сыходзяцца або разыходзяцца. Парушэнне мышачнай роўнавагі называецца гетэрартафорыем, або скрытай касавокасцю.

Скрытая касавокасць можа быць унутранай, знадворнай, верхнай і ніжнай. Выявіць яе можна наступным чынам. Асoba, якую даследуюць, глядзіць на які-небудзь аддалены прадмет, закрыўшы адно вока рукой. Прыняўши праз некалькі секунд руку, назіраюць: засталося вока ў спакойным становішчы ці зрабіла рух. То-эж робяць і з другім вокам, а таксама пры позірку на блізкі прадмет. Калі пры адыш-

манні рукі вока зрабіла рух, то ёсьць скрытая касавокасць (унутраная, калі вока адхіляецца ў бок носа; знадворная, калі адхіляецца ад носа; верхняя, калі вока адхіляецца ўверх; ніжняя, калі адхіляецца ўніз). Скрытая касавокасць вызначаецца дакладней з дапамогай асаблівых метадаў даследавання.

Прычынамі скрытай касавокасці могуць быць асаблівасці ў анатамічнай будове мышчаў, у розніцы іх прымацавання да вока, у адлегласці паміж вачымі, у даль назоркасці, блізарукасці і г. д.

Нязначная скрытая касавокасць сустракаецца вельмічаста і звычайна не выклікае ніякіх непрыемных адчуванняў. Больш моцныя ступені касавокасці выклікаюць пачуццё стомленасці ў вачах, немагчымасць працяглых заняткаў, дваенне і г. д.

Скрытую касавокасць неабходна лячыць толькі ў тым выпадку, калі яна выклікае непрыемныя адчуванні і патрабуе прызначэння акуляраў. Пры больш моцных яе ступенях патрэбна аперация, каб узмацніць дзеянне слабой мышцы.

Скрытая касавокасць у больш моцнай ступені іншы раз (пры стомленасці, пры знясільваючых хваробах і да т. п.) робіцца яўнай і ператвараецца ў сталую.

Лячэнне касавокасці ставіць дзве мэты: 1) аднаўленне нормальнага зроку; 2) зні-



Доктар-акуляст Тамара Іванаўна Кручок аглядае хворую Шапляеву для перасадкі рагавіцы.

шэнне касметычнага дэфекту.

Першая мэта важней. Нажаль, дасягненне яе не заўсёды магчыма ці то з-за стану самога вока ці з прычыны позняга звароту за дапамогай. Паколькі адной з найбольш частых прычын касавокасці з'яўляецца даль назоркасць, выправіць яе ўдаецца раннім прызначэннем адпаведных акуляраў, у асноўным у дзяцей трох-чатырох год, а таксама і раней.


Аднак нярэдка бацькі баяцца, што дзіця можа разбіць акуляры і пашкодзіць вока. Таксама вельмі пашырана прадузятасць супроць акуляраў. Пры ўважлівым даглядзе дзіцяці пашкоджання вачэй не трэба баяцца, прадузятасць-жа можна рассеяць перакананнем. Акуляры трэба насыць уесь час, бо часовае ўжыванне іх не вядзе да мэты. Дзеці хутка

прывычайваюцца да акуляраў і ахвотна іх носяць.

Звычайна акуляры дапамагаюць хутка — праз два-три месяцы. Паколькі ж назіраецца і пазнейшае выправлэнне касавокасці, то акуляры трэба насыць 1—2 і больш год. Калі-ж касавокасць не выправліяецца, ужываюць іншыя заходы.

Найлепшыя вынікі лячэння касавокасці прызначэннем акуляраў назіраюцца ў дашкольнікаў. Лячэнне ва ўзросце 8—10 год менш эфектыўнае. Лячэнне ў больш познім узросце (старэй 13—14 год) амаль не ўдаецца, і таму ўжываецца хірургічнае лячэнне для ліквідацыі касметычнага недахопу.

Такім чынам, адной з важнейшых мер прафілактыкі з'яўляецца раннє выяўленне касавокасці і своечасова пачатае лячэнне.




### У НАУЧНЫМ САНАТОРЫІ

Недалёка ад карпусоў Бабруйскага фанерадрэваапрацоўчага камбіната, у глыбіні пладовага саду, стаіць прыгожы двухпавярховы будынак. Гэта начны санаторый (прафіланторый) для рабочых камбіната.

Санаторию дзесяць год, але да апошняга часу ён займаў невялікі будынак. Нядайна ён перайшоў у новы прыгожы дом, пабудаваны з дапамогай прадпрыемства, пры актыўным удзеле саміх рабочых. Кожную змену тут адпачывае 50 чалавек — амаль удвай больш, чым у старым корпuse.

На здымках: злева — новы корпус начнога санаторыя; справа — пультавая электрастанцыі Алена Гісава і яе муж начагар Марат Гісаў вячэрлююць у столовай санаторыя.

Фото Ч. Мезіна



## СЛОВА У ВЫХАВАННІ

**X**ЛОПЧЫК дванаццаці год, рассказываючы мне пра сябе і сваё жыщё, з жалем сказаў: «Э, доктар, май-ж мама, як піла, пілую!» Нечакана для самога сябе хлопчык адзначыў адну з асноўных памылак дарослых у іх узаемаадносінах з дзецьмі. Памылка гэтая — злоўживанне словам.

Славуты вучоны-фізіёлаг І. П. Паўлаў і яго вучні даказалі, што слова — моцны раздражняльнік, які мае сур'ёзнае значэнне для работы галаўнога мозгу і аказвае вялікі ўплыў на нашу нервовую сістэму. Таму са словам трэба абыходзіцца абдумана, асцярожна.

Часта чалавек шкадуе аб сказанных ім словах, але «слова не верабей, вылеціць — не зловіш!» Сказаныя няправільныя, несправядлівыя слова пакідаюць доўгі, глыбокі і нядобры след у психіцы чалавека. І як часта гэтымі нядобрымі, несправядлівымі словамі абменьваюцца адзін з адным, у лаянцы або ў спрэчцы, дарослыя людзі і бацькі ў прысутнасці дзеяцей. А калі дзеці нервовыя, уражлівыя і горача любяць абодвух бацькоў, такая лаянка, такая слоўная сварка траўміруе психіку дзеяцей.

Многія дарослыя не асцярожны ў словах, злоўжываюць словам і ў сваіх узаемаадносінах з дзецьмі. Ім шмат лягчай пры няправільных паводзінах дзеяцей нагаварыць, накрычаць, набурчэць і тым нібыта выканань свой абавязак выхавальніка. Акрамя таго, гэтае рэагаванне словамі дае разрадку ўласнаму настрою, пачуццю нездаволенасці дзецьмі, гневу: «Сэрцу робіцца лягчэй!» І бацькі, а нярэдка нават педагогі, мала задумваюцца над вынікамі такога выхаваўчага ўздзейння.

Паколькі дарослыя злоўжываюць словам, дзеці прызываюцца не толькі не паважаць слова, адносіца да іх лёгка, не звяртаць увагі, але і не паважаць дарослых і не лічыцца з імі. У такіх выпадках дзеці або проста перастаюць слухаць («У адно вуха ўхаходзіць, у другое выходитць»), або кідаюцца на ўцёк з дома, каб не чуць абрывлага бурчэння дарослых.

Як-жа трэба карыстацца словам, выхоўваючы дзеяцей? Дзеяцей трэба выхоўваць прыкладам і трэніроўкай, а слова — толькі дадатковы сродак.

Прыклад навакольных мае першаступеннае значэнне ў справе выхавання. Калі ўся сям'я працоўная, то дзеці ў большасці вырастаюць працавітыя. Але калі дарослыя з-за фальшивай любві да дзеяцей вызваляюць іх ад працы і ўсё за іх робяць самі, то і ў працоўной сям'і, сярод працавітых дарослых могуць вырасці дзеці, якія не прызываюцца да пра-



22 Таня Шыбаева не толькі добра вучыцца ў школе, але і ахвотна дапамагае маме Варвары Констанцінаўне гатаваць абеды.

цы, беларучкі, абібокі. Прычына ў tym, што няма асноўнага ў выхаванні — практыкавання ў дзеянні.

Як дзіця навучаецца хадзіць, бегаць, лазіць? Паступова, з дапамогай частага практыкавання сваіх членаў. Як дзіця вучыцца гаварыць? Яно выконвае велізарную работу, няспынна практыкуючыся ў вымаўленні спачатку паасобных гукаў, потым слоў і, нарэшце, цэлых фраз. А яно навучаецца пісаць, чытаць? Як робіцца слесарам, машыністам, краўцом, бухгалтарам, урачом? Таксама з дапамогай доўгіх практыкаванняў.

Бацькі хочуць, каб дзіця вырасла, напрыклад, акуратным і добрым, а tym часам не практыкуюць у ім гэтых якасцей.

Некаторыя бацькі змагаюцца з дзіцячымі недахопамі і ўчынкамі буркатнёй, пакараннем, замест таго, каб траціць свой час і энергію на выпрацоўку ў дзіцяці або падлетка добрых навыкаў, добрых якасцей з дапамогай практыкавання ў такіх дзеяннях.

Усякае дзеянне (напрыклад, прыбраць пакой, дапамагчы ў чым-небудзь старэйшым, уступіць месца інваліду ў трамваі, падзяліцца сваім ласункам) пакідае след у галаўным мозгу. Пры паўтарэнні гэтыя сляды ўсё больш замацоўваюцца, і ствараецца трывальная звычка рабіць іменна так.

Слова-ж у гэтых выпадках служыць толькі для тлумачэння, для ацэнкі паводзін дзеяцей, для крытыкі або пахвалы. Пры гэтым не трэба дапускаць шматслоўя.

Хочацца звярнуць увагу бацькоў і педагогаў яшчэ на тое, калі лепш уздзейнічаць словам. Калі дзіця зрабіла ўчынак у стане ўзрушанасці, то ў гэты момант трэба абмежавацца толькі кароткай ацэнкай: «Так не трэба рабіць!» А праз некаторы час, даўши дзіцяці што называецца «астыць», — пагутарыць з ім больш падрабязна, растлумачыць няправільнасць яго паводзін. Вельмі добра адкласці ўздзейнне словамі да асабліва зручнага моманту, калі паміж вамі ўзнікла пачуццё ўзаемнага давер'я, блізкасці. Тады вы скажыце: «А памятаеш, ты ўчора пакрыўдзіў таварыша? Ен гэтага не заслужыў. Гэта няправільна. Так не трэба рабіць!» Такое ўздзейнне ў адпаведную хвіліну пакіне ў дзецях глыбокі добры след.


І. П. Паўлаў і яго вучні растлумачылі нам, што, калі на людзей падзейнічае які-небудзь раздражняльнік, які прывядзе мозг у стан моцнага ўзрушэння, то дарослыя, а tym больш дзеці, іншы раз часова трацяць здольнасць разабрацца ў tym, што здарылася, не могуць справіцца з ахапіўшым іх пачуццём гневу або крыўды. Калі ў гэты час звярнуцца да дзеяцей з заўагай, можа стацца, што слова, як новы моцны раздражняльнік, не толькі не супакояць, а, наадварот, яшчэ больш узмоцняць узрушэнне.

Есьць другі, звязаны з ужываннем словам, моцны і разам з tym шкодны раздражняльнік, якім карыстаюцца людзі ва ўзаемаадносінах і з роўнымі па ўзросту людзьмі і з дзецьмі. Гэта павышаны ўзбуджаны тон, які лёгка заражае другога чалавека. Узбуджаны тон — нібы пуга для гарачага каня — ударьць, і конь на дыбкі. А як часта бацькі і педагогі звяртаюцца да дзеяцей ва ўзбуджана-раззланым тоне. Дзеці схільны да ўнушальнасці больш, чым дарослыя. Ад павышанага тону дарослых некаторыя з іх успыхваюць, як порах, прыходзяць у стан рэзкага ўзрушэння і адказваюць нежаданай рэакцыяй, альбо ў іх выклікаецца моцнае тармажэнне і дзеці ўпадаюць у стан упартасці. У выніку у дзеяцей псуецца хараکтар.

Ва ўзаемаадносінах з дзецьмі дарослыя абавязаны строга сачыць за сабой, больш трymаць сябе ў руках і толькі тады іх выхаваўчае ўздзейнне будзе паспяховым.

Дацэнт Л. В. ПІСАРАВА.

МАМА, ПАЧЫТАЙ!



## КУКАРЭКА - НЕДАРЭКА

Станіслаў ШУШКЕВІЧ

Малюнкі В. Паповай

Ходзіць курачка ля току  
І сакоча: — Ко-ку! Ко-ку!

Як зляцела з седала,  
Я яшчэ не снедала.

Назбіраю я зяніят  
Для сябе і куранят.

— Ку-ка-рэку! Ку-ка-рэку!  
Крыкнуў пеўнік: — Небяспека!

Вунь вылазяць з-пад гары  
Два зубатыя тхары,

А у небе па-над токам  
Ястраб кружыцца высока.


Ку-ка-рэку! Ліхадзе!  
Куракрады і зладзе!

Кох-кудах! Кох-кудах!  
Жах і страх! Жах і страх!

— Ах, які-ж ты недарэка,  
Галасісты Кукарэка!

Паглядзі і разбяры!  
Не зладзе, не тхары!..

Гэта-ж карапузікі  
Два сабачкі Тузікі.



## ВАЯУНІЧЬІ ХРУШЧЫ

Адзявалі хрушчы  
Цыратовыя плашчы,  
Абувалі якы боты  
Адмысловай работы.

І йдуць, і таратараць,  
На абцасах звоніць шпоры.  
Ззяюць каскамі,  
Зброяй ляскаюць.

У паход па гасцінцы  
Нібы йдуць на чужынца —  
На кляночкі і бярозы,  
На дубы і вербалозы.

Ваяунічы народ  
Сабіраецца ў паход  
Гэта шустрая сям'я  
Сустракае вераб'я.

Чык-чырык! Чык-чырык!  
Што за шум? Што за крык?  
Паскідалі хрушчы  
Цыратовыя плашчы,

Драплянулі нябогі  
На ўвесь дух, на ўсе ногі.  
Вось і восень, вось зіма,  
А хрушчоў нідзе няма...



## Парады чытчам

### **ЯК ЗАХОУВАЦЬ ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ**

Каб захаваць добры знешні выгляд галаўных убораў, іх неабходна па меры забруджання чысціць. Правільная чыстка дазваляе захаваць першапачатковую форму галаўнога ўбора. Калі, напрыклад, на фетравым капелюшы ёсьць толькі выцертыя глянцевітыя месцы, то, каб паднавіць яго, дастаткова гэтая месцы злёгку падцерці дробназярністай наждачнай паперай або, насыпашы дробнатоўчаную соль або пемзу, працерці жорсткай шчоткай. Для чысткі забруджаных галаўных убораў ужываюцца самыя рознастайныя сродкі.

**Фетравыя капелюшы** ў хатніх умовах можна добра чысціць пшанічным вотруб'ем, злёгку змочаным мыльным раствором. Для гэтага раствараюць 2 — 3 г добраага мыла або такую-ж колькасць мыльнага парашку «Навіна» ў шклянцы гатаванай цёплай вады. Гэты раствор змешваюць з вотруб'ем у густую пасту, якую наносяць на забруджаныя месцы капелюша, і злёгку праціраюць шчоткай некалькі раз. Пасля гэтага каплюш праціраюць сухім вотруб'ем без мыла, затым вотруб'ем старана вычышчаюць жорсткай шчоткай, якая адначасова і прыгладжае ворс вырабу. Пры такім спосабе вычышчаюцца месцы, забруджаныя пылам, і дажджавыя плямы.

Для чысткі фетравых капелюшоў можна таксама з поспехам карыстацца нашатырным спіртам, разведзеным папалам з вадой. Для гэтага змочваюць у прыгатаваным растворы невялікі кавалачак (шматок) грубага сукна і праціраюць ім забруджаныя месцы. Пры гэтым каплюш нельга моцна змочваць, бо ён можа страйці сваю форму. Пасля чысткі выраб праціраюць чыстым сухім палатном, прыгладжаюць сухой жорсткай шчоткай і высушваюць.

Фетравыя капелюшы можна таксама чысціць драўнянымі апілкамі, ачышчанымі ад пылу, у сухім выглядзе або злёгку ўвільгненымі, мыльным раствором. Для гэтай-же мэты можна скарыстаць сухую пемзу ў выглядзе парашку і тальк.

Як правіла, перад агульнай чысткай галаўнога ўбora трэба вычышці ўсе плямы, якія ёсьць на ім. Защмальцаваныя месцы праціраюць растворам нашатырнага спірту з дэнатуратам, змешаным у роўных колькасцях. Тлушчавыя плямы чысцяць бензінам або плямавывадзіцелем, белыя вапнавыя плямы чысцяць сталовым бясколерным воцатам, змешаным папалам з вадою.

Усе адзначаныя спосабы чысткі фетравых капелюшоў прыдатны таксама і для чысткі фетравага абутку.

Вельмі забруджаныя фетравыя галаўныя ўборы лепш для чысткі і выпраўлення формы аддаваць у майстэрні, якія маюць спецыяльнае абсталяванне.

**Вязаныя пуховыя і шарсцяныя шапачкі**, а таксама берэты не мыноць, а чысцяць пастай, якая складаецца з паленай магнезіі (прадаецца ў аптэках) і бензіну. Гэтай пастай націраюць рэчы, пасля чаго магнезію старана вытрасаюць. Берэты белага колеру чысцяць бульбяным крухмалам добрай якасці. У гэтым выпадку рэч некалькі раз націраюць крухмалам, пасля чаго крухмал вытрасаюць. Гэты спосаб можа быць скарыстаны і для чысткі футравых вырабаў белага колеру.

**Галаўныя ўборы з саломы** можна чысціць наступнымі спосабамі. Белыя саламянія капелюшы прамываюць спачатку пэндзлем або зубной шчоткай, змочанай цёплым мыльным раствором, а затым вадой. Далей галаўны ўбор роўнамерна змочваюць растворам пе-

ракісу вадарода, падсушваюць і ў злёгку вільготным стане разгладжаюць праз чыстую паперу або тканіну.

Саламянія капелюшы можна таксама адбеліваць лімонам. Для гэтага лімон разбраюць папалам і ачышчаюць ад скury. Затым на палавіну лімона насыпаюць парашок сухой серы (серны цвет прадаецца ў аптэках) і гэтым саставам націраюць рэч, пасля чаго старана прамываюць яе вадой, падсушваюць і разгладжаюць.

Для адбелівання саламяніх капелюшоў часта карыстаюцца разбаўленай салянай кіслатай (5 — 6% раствор). Шчоткай, змочанай растворам, праціраюць рэч і затым добра прамываюць яе вадой з невялікім дадаткам нашатырнага спірту, затым падсушваюць і разгладжаюць.

Добрая вынікі пры чыстцы саламяніх капелюшоў атрымліваюцца пры карыстенні пастай, якая складаецца з 3 частак лімоннай кіслаты і 1 часткі пітной соды, змешаных з вадой. Састаў наносяць на рэч шчоткай і знімаюць пасля чысткі вільготным чыстым шматком.

Перад чысткай, як правіла, неабходна зняць з галаўнога ўбora ўсе ўпрыгожанні, якія на ім ёсьць (спражкі, стужкі, шпількі, пер' і г. д.).

### **ДОГЛЯД ЗА ГУБАМІ**

Частка губ, якую мы бачым, мае ў здаравага чалавека светла-або яркачырвоны колер і носіць назму чырвонай каймы. Паверхня чырвонай каймы мяккая, далікатная і злёгку вільготная. Яна ўвесь час змочваецца слінай і змазваецца тлушчам, якія выпрацоўваюць слінныя і тлушчавыя залозы. Тлушч змякача чырвоную кайму губ, затрымлівае выпарэнне вільгаці з яе паверхні і тым самым перашкаджае яе высыханню.

Аднак працяглае ўздзейнне высокай або нізкай тэмпературы, сонечных праменняў, ветру высушваюць чырвоную кайму губ. Яна лушчицца і робіцца шурпатай, колер яе набывае шараватае адценне.

Нярэдка на паверхні, асабліва ў кутках рота, з'яўляюцца дробныя ранкі і трэшчынкі, якія часам кроваточаць. Праз іх могуць злёгка пранікнуць мікробы і выклікаць запаленне. Не заўсёды гэтыя трэшчынкі хутка зажываюць. Тлумачыцца гэта вялікім сліннадзяленнем, а таксама прывычкай часта аблізываць губы, што асабліва шкодна рабіць на адкрытым паветры. Частае ўтварэнне трэшчын у кутках рота звычайна гаворыць аб недахопе ў арганізме вітаміна В, але прычынай, якая выклікае з'яўленне гэтых трэшчын, могуць быць і стрэптакокі, і дрожджападобныя грыбкі.

Каб захаваць чырвоную кайму губ мяккай і далікатнай, карысна змазваць яе змякачоўчымі сродкамі. Дзесяці лепш карыстацца «дзіцячым» крэмам або праціраць губы растворам гліцэрыны папалам з вадой. Дарослым рэкамендуецца змазваць губы крэмам «Міндаліны» або «Ланалінавы». Добры змякачоўчы сродак — сумесь яечнага жаўтка з гліцэрынай. Для яе прыгатавання сырый яечны жаўток расціраюць з двума сталовымі лыжкамі гліцэрыны. Сумесь павінна захоўвацца ў слоіку з накрыўкай.

У якасці змякачоўчых сродкаў жанчыны могуць ужываць і губную памаду. Лепш карыстацца тлустай памадай.

У некаторых губнай памада, асабліва сухая і поўсухая, выклікае пякоту, зуд і нават лушчэнне чырвонай каймы. У такіх выпадках рэкамендуецца карыстацца тлустым крэмам або бясколернай памадай.

Разумнае ўжыванне ўсіх адзначаных сродкаў дазволіць захаваць губы здаровыі і чырвонымі.



### **ЗАПЯКАНКА З МЯСА І КАПУСТЫ**

Мяса прапусціць праз мясоарбук, абсмажыць у масле з дробна накрышанай цыбуллю. Капусту дробна нашынкаваць, пакласці ў кастрюлю, заліць гарачай вадой і тушыць у закрытай пасудзе на слабым агні 15 хвілін. Потым у капусту пакласці сметанковое масла, уліць халоднае малако, раствор солі, дадаць молатыя сухары, збітае яйка, добра размящаць і выкласці на патэльню, папярэдне змазаную маслам.

Зверху запяканку змазаць яйкам, змешаным з малаком, і паставіць у духавую печ на 30 хвілін.

Пры падачы запяканку заціць смятанай або таматным соусам і пасыпаць дробна нараэзанай зелянінай кропу.

Гэтую запяканку можна прыгатаваць з сырога мяса або з адварнога.

**Ялавічыны** — 100 г, капусты белакачаннай — 100 г, масла сметанковага — 10 г, сухароў молатых — 10 г, цыбулі рэпчатай — 10 г, малака — 30 г, вады — 50 г, яйка — 1/2 шт., солі — 5 г.

### **РУЛЕТ З ЯБЛЫКАМИ**

Замясіць круглое прэснае цеста (пшанічная мука, вада, соль, цукар), тонка раскачаць, мօцна расцягнуць на руках і пакласці на сухую сурвэтку. Растапіць сметанковое масла і густа пакрыць ім увесь ліст цеста. Раскладці на цесце ачышчаныя і нараэзаныя тонкімі лустачкамі яблыкі (абавязковы кіслыя), пасыпаць іх цукровым пяском, скруціць цеста рулетам, пакласці на змазаную маслам бляху і спячыць ў духоўцы. Калі астыне, нараэзаныя кавалачкамі і зверху пасыпаць цукровай пудрай.

На 200 г пшанічной муки — 100 г вады, 50 г растопленага масла і 10 г для змазвання бляхі, цукру — 175 г, цукровай пудры — 50 г.

Такім-жа спосабам робіцца і рулет з тварогом. Сухі тварог праціраецца праз друшляк над цестам.

## Пра гэта важна ведаць

Свежыя яблыкі добра захоўваюцца, калі іх засыпаць чистымі драўнянымі апілкамі.


Рыба не будзе пахнуць цінай, калі вымыць яе ў моцным халодным растворы солі.

Пры чыстцы слізкай рыбы апусціць пальцы ў соль — гэта аблягчае працу.

Спечанае цеста лягчэй вымæцца з формы, калі яго крыху астудзіць.

Кіслата запавольвае варку гародніны, таму воцат, лімонную кіслату, тамат-пюэр, тамат-пасту і свежыя памідоры дадавайце ў канцы варкі, калі гародніна амаль гатова.

Буракі і зялёны гарошак, у адрозненне ад усёй іншай гародніны, у салёной вадзе не вараць. Зялёны гарошак ў салёной вадзе доўга не разварваецца, а буракі робяцца менш смачнымі.



«Апошнія навіны».

Малюнак-жарт В. Швяцова.

## ДА СТАРОНКІ МОД

1. Строгая сукенка з лёгкай шэрсці, цэльнакроеная з падразнымі бачкамі па лініі таліі. Рукавы ўшыўныя. Талія падкрэсліваецца хлясцікамі, якія ідуць ад пераду. Такімі ж хлясцікамі заканчваецца перад спадніцы ўнізе.

2. Шарсцяная сукенка з клятчастай тканіны. Перад спадніцы закладзен у складку, задніе палотнішча крыху расклёшана. Рукавы ўшыўныя.

3. Шырокое паліто з шарсцяной тканіны фігуранага пакрою. Футравы шалевы каўнер. Аздоба — гузікі.

4. Паліто з шарсцяной тканіны прамога пакрою, кнізу ззвужанае. Шоў на спінцы заканчваецца разрэзам. Рукавы — рэглан. Краі адвароту і ніз рукавоў аздоблены дробнымі складкамі-зашыпамі. Каўнер і манікеты футравыя.

5. Дзіцячае паліто з шарсцяной тканіны. З той-жа тканіны капішон. Уштыя ў швы кішэні. Аздоба — футра.

6. Дзіцячае паліто з шарсцяной тканіны. Рукавы — рэглан. Аздоба — футра.

7. Сукенка-касцюм з лёгкай шарсцяной тканіны. Кароткі прылягаючы жакет. Вузкія рукавы поўрэглан. Полачкі перадка па баках і спінцы пераходзяць у паласу ў выглядзе адкладнога адвароту, які зашпільваецца. У адварот уштыты карманы. На спінцы сустэрнная складка.

8. Чатырохшоўная спадніца з шарсцяной тканіны ў клетку. Накладныя кішэні. Аздоба — гузікі. Вязаны джэмпер цёмнага колеру.

На першай старонцы вокладкі: Аляксандра Валодзька — зменявая каноплеводчага звяна налагаса імя Варашылава Ленінскага раёна Брэсцкай вобласці. Трэці год яе звяно вырошчвае высокія ўраджаі канапель.

Каляровое фото М. Аданына і А. Мішынай.


Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэт: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 03603

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісаны да друку 13/XI-57г. Адрес рэдакцыі: Мінск, Праспект імя Сталіна, Дом друку. Пакой 23. Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Ціна 1. р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4 Тыраж 115 000 экз. Зак. 748



## КРАСВОРД

(літаратурны)

Па гарызанталі: 5. Аўтар рамана «Глыбкая плынь». 6. Аўтар аповесці «Подзвіг Севастопаля». 9. П'еса М. Горкага. 10. Герой п'есы І. Пагодзіна «Чалавек з ружжом». 14. Літоўская паэтэса. 15. Гістарычны раман С. Голубева. 16. Герой рамана В. Лаціса «Бура». 19. Герой аповесці Я. Коласа «Дрыгва». 22. Раман Н. Бірукова. 23. Герой рамана І. С. Тургенева «Бацькі і дзеци». 24. Герой рамана А. С. Пушкіна. 25. Раман Фурманава. 29. Раман А. Первенцева. 30. Герой п'есы Сіманава «Рускія людзі». 31. Аўтар п'есы «Іван Рыбакоў». 36. Аўтар п'есы «Сям'я» (пра жыццё В. І. Леніна). 37. Выдатны рускі паэт-класік. 38. Літаратурна-мастацкі твор. 41. Імя гераіні аповесці А. Кулакоўскага «Нівестка». 42. Рускі байка-пісец. 43. Раман М. Алексеева. 44. Паэма А. С. Пушкіна.

Па вертыкали: 1. Аўтар рамана «Маладая гвардыя». 2. Аўтар партызанскіх запісак «Дарога дружбы». 3. Твор А. Міцкевіча. 4. Тройчы Герой Совецкага Саюза, аўтар апавяданняў пра лётчыкаў «Служу Радзіме». 7. Класік узбекскай літаратуры. 8. Раман Ф. М. Дастаеўскага. 11. П'еса М. Горкага. 12. Совецкі пісьменнік-сатырык. 13. Герой рамана А. Фадзееўва «Апошні з Удэгэ». 17. Герой трывогі Я. Коласа. 18. Аўтар п'есы «Калінавы гай». 20. Твор Карла Маркса. 21. Аўтар аповесці «Будзьце здаровы». 26. Аўтар рамана «На Далёкім Усходзе». 27. Герой рамана Н. Остроўскага «Як гаftавалася сталь». 28. Паэма А. Бялевіча. 32. Герой рамана М. Шолахава «Паднятая цаліна». 33. Аўтар рамана «Даурыя». 34. Невялікі літаратурны твор. 35. Адна з герайні «Маладой гвардыі». 39. Дзіцячая паэтэса. 40. Таленавіты беларускі пісьменнік і паэт.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ № 10

Па гарызанталі: 5. Унікум. 6. Акцэнт. 9. «Паяцы». 11. Бакен. 13. Эрмітаж. 15. Іванава. 16. Брыгада. 18. Легенда. 21. Мічурынец. 22. Архіпелаг. 23. «Юманітэ». 24. Апеніны. 28. Хачатуран. 30. Структура. 31. Наватар. 36. Зарадка. 37. Рамонак. 38. Фракцыя. 39. Адрэз. 40. Қабул. 41. Секцыя. 42. Стадыя.

Па вертыкали: 1. Юнацтва. 2. Суворавец. 3. Скаварада. 4. Андатра. 7. Фауна. 8. Венгр. 10. Гігіена. 12. Ювелір. 14. Удодаў. 17. Грамата. 18. Левітан. 19. Аркестр. 20. Апенькі. 25. Разрад. 26. Статыка. 27. Прывал. 29. Наборшчык. 30. Сантыметр. 32. Балда. 33. Скрэпер. 34. Таварыш. 35. Голуб.

АДКАЗЫ НА РАЗДЗЕЛ «ПАДУМАЙЦЕ—АДКАЖЫЦЕ»  
(№ 10)

1. Я сама. 2. Капітанамі былі жанчыны, сёстры Андрэя. 3. На пытанне: «Ты спіш?». 4. 1961. 5. Сённяшні дзень. 6. У рака, у тарацана. 7. Сон.

Адказ на жарт: «Ці можа гэта быць?». Калі дзеду 50 гадоў, а ўнуку 1 месяц, то дзед старэй за ўнука роўна у 600 разоў.

